

Толас Радзімы

№ 23 (2061)
9 чэрвеня 1988 г.

ГАЗЕТА БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА ПА КУЛЬТУРНЫХ СУВЯЗЯХ З СУАІЧЫННІКАМІ ЗА РУБЬЯЖОМ
(БЕЛАРУСКАЕ ТАВАРЫСТВА «РАДЗІМА»)

Выдаецца з 1955 г.
Цана 4 кап.



Прэзідэнт ЗША Рональд РЭЙГАН і Генеральны сакратар ЦК КПСС Міхаіл Сяргеевіч ГАРБАЧОУ на маскоўскай сустрэчы.



Р. М. ГАРБАЧОВА, Р. РЭЙГАН, М. С. ГАРБАЧОУ, Н. РЭЙГАН на цырымоніі сустрэчы ў Крамлі.

У гэтыя пяць дзён — з 29 мая па 2 чэрвеня — людзі ўсёй Зямлі, дзе б яны ні жылі, — на гаманлівым еўрапейскім кантыненте, у далёкай ураўнаважанай і спакойнай Аўстраліі, у раздзіраемай канфліктамі Лацінскай Амерыцы, — у гэтыя дні ўсе лавілі кожную вестку з Масквы. Усе астатнія пункты планеты адышлі на другі план. Чацвёртая сустрэча лідэраў СССР і ЗША Генеральнага сакратара ЦК КПСС М. С. Гарбачова і Прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Р. Рэйгана прыцягвала ўвагу сусветнай грамадскасці перш за ўсё таму, што ад іх дыялогу, палітычнай разважлівасці і дзяржаўнай мудрасці залежыць лёс усіх краін і народаў. На маскоўскай сустрэчы ў вярхах абмяркоўваліся многія праблемы, але кожнага з нас, хто насяляе гэтую планету, найбольш цікавіла адна: ці будзе зроблен наступны крок да бяз'ядзернага і ненасільнага свету! Мяркуючы па матэрыялах сустрэчы ў вярхах, такі крок зроблены. Цяжка яны даюцца — гэтыя крокі да ўзаемнага давер'я, на аснове якога ўжо ратыфікаваны Дагавор паміж СССР і ЗША аб ліквідацыі іх ракет сярэдняй і меншай дальнасці і нават пры цяперашнім амерыканскім прэзідэнце могуць быць пераадолены ўсе перашкоды на шляху да дагавора аб пяцідзесяціпрацэнтным скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Маскоўская сустрэча пакінула нам надзею, што розум і добрая воля перамогуць.

ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ М. С. ГАРБАЧОВА

1 чэрвеня Генеральны сакратар ЦК КПСС М. С. Гарбачоў правёў прэс-канферэнцыю для савецкіх і замежных журналі-

стаў, якія асвятлялі савецка-амерыканскую сустрэчу на вярэйшым узроўні ў Маскве.

Выступленне М. С. ГАРБАЧОВА

Зварылася чацвёртая за тры гады сустрэча Генеральнага сакратара ЦК КПСС і Прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта не проста арыфметыка. Па-мойму, гэта—канстатацыя вялікага сэнсу, вялікага палітычнага гучання.

За тры гады — чатыры сустрэчы. Гэта характарызуе інтэнсіўнасць палітычнага дыялога, узровень нашых адносін. І, я думаю, само па сабе гэта ўжо мнагазначна.

Натуральна, ва ўсім свеце, перш за ўсё ў Савецкім Саюзе і ў Злучаных Штатах Амерыкі, і ў вас, журналістаў, мабыць, узнікае пытанне: што дала, куды вывела маскоўская сустрэча ў вярхах? Ці прыбавіла яна штосьці новае да папярэдніх сустрэч?

Пачну з таго, што ўсе мы з вамі—я ў гэтым перакананы—былі ўдзельнікамі буйной падзеі. Сустрэча, сапраўды, зноў паказала значэнне дыялога паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі Амерыкі, яшчэ раз пацвердзіла правільнасць выбару шляху, зробленага ў Жэневе да з паловай гады назад. Праз Рэйк'явік і Вашынгтон мы прыйшлі да Масквы. Гэта — унікальны працэс у гісторыі пасляваеннага перыяду.

Гэта вельмі важна ўсвядоміць усім—і палітыкам, і грамадскасці, якая працягвае вялікую цікавасць да таго, як складваюцца адносіны паміж нашымі краінамі.

За тры гады знаходжання на пасадзе Генеральнага сакратара ЦК КПСС у мяне адбылося больш двухсот сустрэч міжнароднага характару. Не помню практычна ніводнай сустрэчы—з сябрамі з сацыялістычных краін, з прадстаўнікамі капіталістычных, недалучаных краін, калі б не падкрэслівалася і не выкажвалася зацікаўленасць у тым, каб савецка-амерыканскія адносіны былі б пераведзены ў нармальны, здаровы напрамак. Такая рэальнасць, якая вызначаецца вагой нашых краін.

І ўсё ж чаму стаў магчымы такі інтэнсіўны дыялог, такі працэс, які мае велізарнае значэнне?

Мне думаецца, дзякуючы рэалізму. Я гавару аб рэалізме ў палітыцы і Савецкага Саюза, і Злучаных Штатаў Амерыкі, бо наяўнасць такога падыходу толькі з аднаго боку не забяспечыла б магчымасць падобнага працэсу.

Не хачу займацца гаданнем адносна таго, куды б прывяло нас проціборства, калі б яно працягвалася і калі б у Крамлі і ў Белым доме своечасова не хапіла рашучасці павярнуць руль у патрэбным напрамку, ад канфрантацыі — да пошуку галін і сфер супрацоўніцтва, да нарошчвання палітычнага дыялогу.

Калі сталі зразумелымі рэальнасці, завязалася дыялог, які суправаджаўся перагаворамі, і гэтыя перагаворы, у сваю чаргу, вывелі на пагадненні.

Адносіны, у якіх таілася страшная пагроза ўсяму свету, самому існаванню чалавечтва, сталі мяняцца: дзве самыя магутныя дзяржавы пачалі рэфарміраваць узаемаадносіны ў сваіх уласных інтарэсах і ў інтарэсах сусветнага супольніцтва.

Давалася гэта вельмі нялёгка. Некалькі мінут назад я сказаў пра гэта, калі мы абмень-

валіся з Прэзідэнтам ратыфікацыйнымі граматамі.

І хоць усё няпроста. Але ў цэлым працэс ідзе важны, прадуктыўны, пазітыўны.

Кожная з чатырох сустрэч была цяжкім, але і плённым пошукам балансу інтарэсаў. Кожная нарошчвала намаганні для знаходжання развязак буйнейшых праблем агульначалавечага значэння.

Для ілюстрацыі напамню вам пра Рэйк'явік, пра рэйк'явікскую драму. Гэта толькі

Услед за палітычным дыялогам, які я стаўлю на першае месца, мы завяршылі працэс дагаворанасцей аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай дальнасці. Падрыхтоўка да чацвёртай сустрэчы падштурхнула гэты працэс, і мы змаглі абмяняцца ратыфікацыйнымі граматамі. Гэта не проста фармальны акт. Дазволю сабе ўжыць такую ўрачыстую формулу: завяршэнне працэдуры умяшэння ў сілу Дагавора па РСМД зрабіла маскоўскую сустрэчу рубажнай палітычнай падзеяй у савецка-амерыканскім дыялогу, ды і ў сусветнай палітыцы.

Не толькі народы Савецкага Саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі, але і іх саюзнікі, уся сусветная грамадскасць, усё сусветнае супольніцтва могуць сябе павіншаваць. Гэта—агульна перамога розуму, рэалізму. Яна стала магчымай, таму што сёння на ўсіх кантынентах, ва ўсіх краінах незалежна ад са-

мі цяжкі працэс, а асабліва ў пытанні аб стратэгічных наступальных узбраеннях. Гэта, відаць, самая складаная задача, з якой мы сутыкнуліся ў пасляваеннай сусветнай палітыцы. Але я павінен цвёрда сказаць, што мы крок за крокам рухаемся да дагавора аб скарачэнні гэтых узбраенняў.

Сёння хтосьці з карэспандэнтаў, магчыма, тут прысутнічаючы, спытаў: ці захоўваю я пасля прайшоўшых перагавораў аптымізм адносна заключэння гэтага дагавора яшчэ ў гэтым годзе, — яшчэ пры гэтай адміністрацыі? Магу сказаць, што, калі весці справу эфектыўна, калі цяперашняя адміністрацыя, абодва бакі будуць дзейнічаць эфектыўна, мы можам выйсці на дагавор.

Хачу звярнуць увагу на нашу моцна зрушаную наперад ініцыятыву па перагаворах аб скарачэнні ўзбраенняў і ўзброеных сіл у Еўропе. Яна была апублі-

разважанні як нейкі неапраўданы аптымізм, як спробу выдаць жаданае за сапраўднае, думаю, яны памыляюцца. Давайце ўспомнім, як гэта выглядала тры чатыры гады назад і як гэта выглядае сёння. Сітуацыя істотна змянілася. Адкрыліся магчымасці для палітычнага вырашэння ўсіх гэтых канфліктаў. Прыездны ў рух велізарныя сілы ў рамках гэтых рэгіёнаў і ў свеце ў цэлым. Я ўвесь час падкрэсліваю і ў гутарках з Прэзідэнтам, і з усімі амерыканскімі прадстаўнікамі галоўную думку — нам нельга страціць упусціць шанцаў.


Я прама сказаў Прэзідэнту, што падпісаннем пагадненняў па Афганістану ствараецца прэцэдэнт, які выходзіць па сваёму значэнню за рамкі данай праблемы. Таму што гэта — першы выпадак, калі Савецкі Саюз і ЗША разам з канкрэтнымі ўдзельнікамі канфлікту падпісалі пагадненне, якое адкрывае шлях да палітычнага вырашэння. Мы пастараемся зрабіць усё, каб быць вернымі пагадненням. Гэтага ж чакаем ад усіх іншых удзельнікаў пагадненняў, у тым ліку і ад Злучаных Штатаў Амерыкі. Думаю, што, калі ў нас на гэты раз не атрымаецца, не адбудзецца гэты пазітыўны прэцэдэнт, гэта будзе мець далёка ідучыя вынікі і адаб'ецца на падыходах да такога роду праблем у астатніх рэгіёнах.

А падставы для заклапочанасці ёсць. У апошні час адбыліся дзве падзеі, якія нас занепакоілі: па-першае, абстрэліваюць Кабул, савецкае пасольства, нашы войскі ў Кабуле; па-другое, учора ў раёне Кандагара загінулі нашы таварышы, некалькі чалавек прапалі без весткі. Мы абяцалі, што савецкія войскі з моманту вываду войск не будуць удзельнічаць у ваенных дзеяннях. Мы так і дзейнічалі. Але мы агаворвалі, што яны будуць дзейнічаць такім чынам, калі не будзе правакацыі і бандыцкіх нападаў на нашы войскі. Калі ж гэта адбудзецца, мы будзем рэагаваць адпаведным чынам. Гэта таксама павінна быць ясна.

Дагаворанасці ёсць дагаворанасці. Мы бачым, што робіць Пакістан, і ў сувязі з гэтым МЗС СССР выступіла з заявай. Не хачу ўдавацца ў дэталі, толькі падкрэсліваю, што ёсць спробы сарваць пагадненні, што мела б сур'ёзныя негатыўныя вынікі. Пра гэта з усёй прамай было сказана Прэзідэнту ў ўсёй амерыканскай дэлегацыі.

Думаю, што Злучаныя Штаты Амерыкі і Савецкі Саюз могуць унесці канструктыўны ўклад у вырашэнне рэгіянальных канфліктаў на аснове палітычных падыходаў, улічваючы баланс інтарэсаў усіх удзельнікаў канфлікту, на аснове рэалізму.

Магу адзначыць пэўны прагрэс па гуманітарных пытаннях, правах чалавека. Я паставіў перад Прэзідэнтам пытанне такім чынам. Час ад часу ў гэтай сферы ўзнікаюць нейкія канкрэтныя праблемы. Мы іх заўсёды ўважліва разглядалі і вырашалі. І ў далейшым будзем разглядаць і вырашаць. Але чым больш я абдумваю сітуацыю, тым больш прыходжу да вываду, што ў амерыканскай адміністрацыі няма разумення рэальнага становішча з правамі чалавека, з працэсамі, якія ідуць у сферы дэмакратыі ў нас у краіне. Напэўна, і ў нас няма яснага разумення амерыканскай сітуацыі гэтай сферы жыцця. Я прапанаваў: давайце арганізуем у рамках міжпарламенцкага абмену семінараў, дзе б сустракаліся прадстаўнікі нашых парламентаў, палітычных, грамадскіх колаў і абменьваліся інфармацыяй, ацэнкамі пра тое,



У час савецка-амерыканскіх перагавораў у Маскве.

адзін прыклад таго, як цяжка, часам у драматычных формах развіваецца палітычны дыялог паміж двюма сусветнымі дзяржавамі.

Якія ж вынікі чацвёртай сустрэчы? Самы галоўны — гэта працяг дыялогу, які ахоплівае цяпер усе вузлавыя праблемы сусветнай палітыкі, двухбаковых адносін. Маскоўская сустрэча зноў прадэманстравала, што дыялог выйшаў на рэальную палітыку.

Не скажу, што нашы сустрэчы вызваліліся ад прапагандысцкіх хадоў, дэмаршаў, спроб набіраць ачки праз прапагандысцкія прыёмы. Але ўсё ж на гэтых сустрэчах усё больш прысутнічае імкненне, жаданне рабіць рэальную палітыку. Я перакананы, што гэта—правільны шлях, іменна так і трэба дзейнічаць.

Калі ў Вашынгтоне адразу ж на першай сустрэчы мы адчулі спробу даваць нам настаўленні, мы адваілі такі падыход і сказаці, што прыехалі займацца рэальнай палітыкай. Так мы дзейнічалі і на гэтай, чацвёртай сустрэчы. І таму для яе характэрна паглыбленая, часам вострая дыскусія, у тым ліку да апошняй мінуты перагавораў, ужо не за сталом, а стоячы, як у нас гавораць у Расіі, сценка на сценку.

Хацеў бы таксама падкрэсліць ідэю пераемнасці, якая панавала ва ўсёй атмасферы сустрэч. Вы гэта знойдзеце ў падагульняючым дакуменце. Лічу, што гэта маштабны дакумент. У ім ёсць думка аб тым, што ў дыялогу, у нашай чацвёртай сустрэчы закладаюцца цагліны ў будынак нашых будучых адносін, прадпасылкі руху ў XXI стагоддзе.

Што канкрэтна дасягнута?

цыяльнага выбару і іншых каштоўнасцей, якія кожны народ выбірае і вызначае сам, ёсць агульнае разуменне таго, што свет апынуўся ля рысы, калі трэба спыніцца, калі трэба адкрыць шлях у другім напрамку — да бяз'ядзернага, ненасільнага свету, да аздарулення міжнародных адносін.

Многія ўнеслі рэальны, істотны ўклад у дасягненне гэтай буйной перамогі. Я павінен адзначыць і ролю прэсы. Калі яна задавала цяжкія пытанні і палітыкам, і ўдзельнікам перагавораў, — гэта таксама быў патрэбны ўклад, бо пытанні журналістаў дапамагалі вывесці перагаворы на ўзровень канкрэтных, пераканаўчасці, дапамагалі знаходжанню развязак аргументаў, выпрацоўцы форм кантролю. Таму лічу сваім абавязкам адзначыць і прэсу.

Цяпер справа гонару — перш за ўсё Савецкага Саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі і не толькі іх, але і іншых дзяржаў, каб кожная літара і коска дагавора былі захаваны і праведзены ў жыццё.

Далей. Мы з Прэзідэнтам адобрылі сумесную заяву. Як я ўжо сказаў, яна падагульняе тое, што напрацавана пасля вашынгтонскай сустрэчы і што было зроблена тут, у Маскве. Адначасова заява пацвярджае свайго роду парадак дня савецка-амерыканскага дыялогу на будучыню. Словам, гэта важны палітычны дакумент, які знамянае цэлы этап у нашых адносінах. Найбольш значнымі з'яўляюцца палажэнні, якія адносяцца да важнасці працягу і нарошчвання палітычнага дыялогу паміж краінамі, інтэнсіфікацыі перагавораў.

Я б адзначыў рух наперад і ў сферы раззбраення. Гэта вель-

кавана, і не буду паўтарацца. Калі трэба штосьці ўдакладніць — вы зможаце задаць пытанні.

Падпісаны цэлы пакет пагадненняў, якія датычаць двухбаковых адносін паміж нашымі краінамі. Яны таксама апублікаваны.

Паглыблена абмяркоўвалася праблема рэгіянальных канфліктаў. Яна прысутнічала ва ўсіх нашых гутарках з Прэзідэнтам і на двух пленарных пасяджэннях. Асабліва падрабязна, з усёй грунтоўнасцю была разгледжана сёння. Думаю, што мы падышлі да такой сітуацыі, калі можна канстатаваць, што і тут, у «гарачых пунктах» планеты, паявіліся рэальныя магчымасці для вырашэння рэгіянальных праблем, развязвання гэтых тугіх «вузлоў» на аснове палітычных падыходаў, на аснове балансу інтарэсаў.

Па сутнасці, мы сёння канстатавалі наступнае: па-першае, ёсць Афганістан, я пра гэта яшчэ сказаў. Па-другое, ёсць працэс па пытаннях Блізкага Усходу. Ён ідзе, і ёсць збліжэнне пазіцый, спеер разуменне неабходнасці яго вырашэння на шляхах міжнароднай канферэнцыі. Гэта цяпер прызнана ўжо. Але размова ідзе пра тое, як разумець гэту канферэнцыю. У ходзе далейшай работы ўсе гэтыя пытанні будуць удакладнены.

Ёсць кампучыйская праблема. Дзякуючы ініцыятыве, якую правялі В'етнам і Кампучыя ў апошнія дні, яна пераводзіцца ў плоскасць, калі можа вырашыцца ўжо ў бліжэйшы час.

Ідзе рэальны працэс і магчыма развязка ў Цэнтральнай Амерыцы, на Поўдні Афрыкі і г. д.

Калі хтосьці ўспрымае мае

[Працяг на 3-й стар.]

ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ М. С. ГАРБАЧОВА

(Працяг. Пачатак на 2-й стар.)

што адбываецца ў Амерыцы і ў нашым грамадстве ў данай сферы. Мы гатовы да гэтага. Пакуль што ў пытанні правоў чалавека вельмі многа спекуляцый. І я павінен сказаць, што ў гэтай частцы чацвёртай сустрэчы прэваліравалі прапагандысцкія прыёмы, усялякія спектаклі. Таму, калі я даведаўся, праўда, са спазненнем, толькі сёння — не было камі чытаць газеты, — што наша прэса адпаведным чынам празагавала, прыйшоў да вываду, што яна правільна зрабіла, у рамках публічнасці. Трэба бы рамаказаць нашаму народу і гэту частку візіту Прэзідэнта. Няхай народ ведае ўсё.

Я не ў захапленні ад гэтай часткі чацвёртай сустрэчы. Думаю, трэба займацца рэальнай палітыкай. Калі Прэзідэнт выказаў мне меркаванні адносна правоў чалавека ў Савецкім Саюзе, я таксама задаў многа пытанняў. І яму прыйшлося доўга растлумачваць: ён хацеў, каб я змяніў сваю думку аб становішчы з правамі чалавека ў Злучаных Штатах Амерыкі. Выслухаўшы яго, я сказаў: пан Прэзідэнт, вышы тлумачэнні пераперакананыя, таму што я выкарыстаў факты, якія аспіраюцца на даныя амерыканскага кангрэса, ужо не гавару аб прэсе, якая публікуе многа матэрыялаў па гэтым пытанню. У маім становішчы лепш аспірацца на афіцыйныя даныя.

Думаю, што толькі так і трэба весці перагаворы. Давайце глядзець адзін на аднаго адкрытымі вачамі, давайце бачыць гісторыю, традыцыі, каштоўнасці адзін аднаго, паважаць выбар адзін аднаго, паважаць нашы народы. Бо выбар урэшце робяць яны. І, дарэчы, народы выступаюць за збліжэнне, за пазнаванне, за дружалюбнасць. І амерыканцы пра гэта гавораць. І нашы людзі гавораць адкрыта. Учора Прэзідэнту было многа скара на канонт гэтага. Давайце будзем прыслухоўвацца да таго, што хочучы нашы людзі. Палітыкі павінны, калі іх выбраў народ, улоўліваць тое, што выношае народ, і рэалізаваць гэта ў канкрэтнай палітыцы. Мы павінны дапамагчы гэтаму працэсу, калі ўжо мы настроіліся адраўліваць Савецкім — амерыканскія адносіны і сітуацыю ў свеце ў цэлым.

Павінен сказаць, што істотным фактам візіту Прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў Савецкі Саюз з'яўляецца тое, што ён меў магчымасць гаварыць з савецкімі людзьмі. Гэта быў першы візіт Прэзідэнта і яго жонкі, першае знаёмства, каб папоўніць свае ўражанні аб Савецкім Саюзе, аб савецкіх людзях. Многае было ў рамках праграмы, у радзе выпадкаў яны дзейнічалі па свайму выбару, за межамі праграмы. Істотным элементом з'явілася праграма пані Рэйган, якая дазволіла ёй знаёміцца з Савецкім Саюзам.

Учора, калі Прэзідэнт гутарыў з нашымі людзьмі, там, дзе я прысутнічаў, хтосьці спытаў і, па-мойму, прэса надрукавала гэта: пан Прэзідэнт, вы да гэтага часу лічыце Савецкі Саюз «імперыяй зла»? Ён адказаў, не. Прычым сказаў гэта на прэс-канферэнцыі ля цар-гарматы, у Крамлі, у цэнтры «імперыі зла». Прымаем гэта да ведама, значыць, як гаварылі старажытныя грэкі, «кусь цячэ, усё мяняецца».

Гэта пацвярджае маю думку аб тым, што ў Прэзідэнта ёсць пачуццё рэалізму, і гэта вельмі важная якасць для палітыка. Трэба, якія б ні былі рэальнасці, смела глядзець ім у вочы. Толькі палітыка, пабудаваная на

аналізе, ацэнках рэальных працэсаў, заслугоўвае называцца палітыкай.

Увогуле, я падвёў бы вынікі так: візіт Прэзідэнта, прайшоўшы перагаворы паслужаць адраўленню савецка-амерыканскіх адносін, іх развіццю і ўмацаванню, узнімуць іх на яшчэ больш высокі ўзровень.

Ці можна было дасягнуць большага? Гэта, натуральна, цікавіць і вас, і нас. У нас толькі што была дыскусія, з-за якой я са сваімі калегамі спазніўся на сустрэчу з вамі. Мы яе завяршылі, не зрабіўшы кроку наперад, спыніўшыся на паўдарозе. Я павінен быў сказаць, ну што ж, палітыка — гэта майстэрства магчымага. Лічу, што можна было дасягнуць большага на гэтай сустрэчы.

Напрыклад, я прапанаваў Прэзідэнту зрабіць новы буйны крок у характарыстыцы палітычных рэальнасцей сучаснасці ў якасці платформы намераў і палітычных дзеянняў. Прычым я і мае калегі па кіраўніцтву зыходзілі з вопыту, які мы набылі пасля Жэневы. Тады мы канстатавалі: ядзерная вайна немагчымая, недапушчальная, у ёй не можа быць пераможцаў і наогул усякая вайна паміж Савецкім Саюзам і Амерыкай недапушчальная.

Гэта не азначала, што на другі дзень або другі тыдзень пасля сустрэчы ўсё будзе вырашана і ядзернай зброі не стане. Не, яна застаецца, але гэта сумесная канстатацыя мела велізарны сэнс, яна атрымала цэны рэзанс у ўсім свеце. Цяпер мы ўсё больш прыходзім да вываду, што праблемы трэба вырашаць палітычным шляхам, на аснове балансу інтарэсаў, на аснове павагі сацыяльнага выбару народаў. І хочам мы гэтага ці не, але мы ўсе абавязаны вучыцца жыць у нашым рэальным свеце.

Калі вы возьмеце апошнюю кнігу, у якой змяшчаюцца выступленні Прэзідэнта, і кнігу выбраных артыкулаў і прамоў Генеральнага сакратара ЦК КПСС, то і ў першай і ў другой убачыце гэтыя заявы. І, зыходзячы з такога разумення, з урокаў, якія атрымалі з практыкі апошніх гадоў, мы прапанавалі — давайце ўключым гэту палітычную канстатацыю ў цяперашнюю сумесную заяву. Вось праект, які я ўнёс Прэзідэнту. Абодва мы, з улікам існуючых рэальнасцей у сучасным свеце, лічым, што ніякія спрэчныя праблемы не павінны вырашацца ваенным шляхам, што мы разглядаем мірнае суіснаванне як універсальны прычып міжнародных адносін і што роўнасць усіх дзяржаў, неўмяшанне ва ўнутраныя справы і свабода сацыяльна-палітычнага выбару павінны быць прызнаны неад'емнымі і абавязковымі для ўсіх нормаў. Я даў Прэзідэнту рускі і англійскі тэксты. Ён прачытаў і сказаў: мне гэта падабаецца.

Калі мы сёння прыйшлі, каб узгадніць канчатковы тэкст сумеснай заявы, высветлілася, што не ўсім у акружэнні Прэзідэнта падабаецца гэтая фармулёўка. І вакол гэтага пайшла дыскусія. Мы адчулі, што не падабаецца тэрмін «мірнае суіснаванне», таму што ён некалі ўжываўся ў документах, якія былі падпісаны савецкімі кіраўніцтвам з Ніксанам і Кісінджэрам. Мы знялі гэты тэрмін, паколькі ён непраймальны, хоць на самой справе хочам суіснаваць, і, думаю, што гэта ніхто не падваргае сумненню.

Паявіўся новы варыянт, прычым Прэзідэнт сам называў элементы гэтай фармулы. Тым не менш яна ў такім выглядзе не паявілася ў падагульняючай заяве, хоць там і зроблены сур'ёзныя канстатацыі. Але яны маглі быць больш сур'ёзнымі і важкімі. Гэта зусім не азначае,

што калі б мы сёння канстатавалі, што павінны ўзяць за аснову палітычныя метады вырашэння праблем і не рабіць стаўку на іх ваеннае вырашэнне, то заўтра ўжо знікнуць войскі і ўзбраенні.

Не, ядзерная зброя не знікла, пасля таго як мы канстатавалі ў Жэневе непраймальнасць і недапушчальнасць ядзернай вайны. Але гэта быў вельмі важны палітычны арыенцір і для савецка-амерыканскага дыялогу, і для дыялогу ў свеце. Мы лічылі гэта вельмі важнай канстатацыяй, тым больш што пра гэта казалі паасобку кіраўнікі і Савецкага Саюза, і ЗША. Думаю, што на цяперашняй сустрэчы была ўпушчана магчымасць зрабіць буйны крок па фарміраванню цывілізаваных міжнародных адносін.

Не ўдалося дагаварыцца аб прадмеце перагавораў па звычайных узбраеннях у Еўропе. Мы прапанавалі выкарыстаць сустрэчу ў вярхах — і не змяняючы, вядома, венскі форум — аблягчыць яго работу. Бо размова ідзе аб тым, каб нам — Савецкаму Саюзу і амерыканцам — прыйсці да нейкай згоды, нейкага разумення, прычым па такому важнаму пытанню, як прадмет перагавораў. А іменна гэта цяпер стрымлівае працэс падрыхтоўкі мандата ў Вене. Гэта пазіцыя, дарэчы, нарадзілася ў Жэневе на сустрэчы пана Шульца і міністра замежных спраў Савецкага Саюза тавара Шэварднадзе. І тым не менш пры пазітыўных адносінках да яе з абодвух бакоў яна не ўвайшла ў заяву. Хоць як быццам па добрапрыстойнай прычыне — маўляў, нязручна падмяняць дыялог у Вене.

А мы і не збіраліся падмяняць. Наадварот, мы хацелі яго аблягчыць, прапанаваўшы наш пункт погляду, які маглі б выкарыстаць удзельнікі венскай сустрэчы. Я воль аб чым думаю: як многа размоў пра тое, што нельга рухаць працэс ядзернага раззбраення, 50-працэнтнае скарачэнне, калі не будзе вырашана праблема са звычайнымі ўзбраеннямі, скарачэннем узбраенняў у Еўропе. Але, як толькі мы выходзім на рэальныя прапановы, з тым каб рушыць гэты працэс, зноў пачынаюцца незразумелыя маневры, адыход убок. Ва ўсіх на Захадзе выклікала занепакоенасць тое, што Варшаўскі пакт, нібыта, мае перавагу ў сілах. Калі ж мы казалі: давайце абмяняемся данымі, каб усё было ясна, другі бок ухіліўся ад адказу. Цяпер мы ўнеслі прапанову: давайце скажам, што мы выйшлі на разуменне прадмета перагавораў. Гэта аблегчыць работу ў Вене. Зноў не атрымалася. Не прынялі амерыканцы наш смелы і зусім рэалістычны план з трох этапаў і састаўных частак, накіраваны на ліквідацыю асіметрыі і дысбалансу ў Еўропе і рашучы пераход да стварэння на кантыненте сітуацыі наступальнай структуры ўзбраенняў і ўзброеных сіл, пры значна паніжаным узроўні. Лічу, што была ўпушчана добрая магчымасць надаць неабходную дынаміку перагаворам па змяненню небяспекі процістаяння паміж двума самымі магутнымі саюзамі, а значыць, і садзейнічаць міжнароднай бяспецы.

Палітыка — гэта майстэрства магчымага. Ва ўсіх разе, я б з таго, што не ўсё збылося, што магло атрымацца, не рабіў драматычныя вывады. Тым не менш павінен падзяліцца сваімі разважанямі для таго, каб у вас было больш поўнае разуменне зместу перагавораў. Перад тым як закончыць сваё выступленне, хацеў бы падзяліцца адным агульным уражаннем. Я не быў бы да

канца сумленным і праўдзівым з вамі, калі б не сказаў пра гэта. У мяне складваецца ўражанне аб супярэчлівым характары амерыканскай пазіцыі. Гэта назіранне зроблена не толькі па выніках цяперашняй сустрэчы. Мы сутыкаліся з такой з'явай і раней.

У чым заключаецца гэта супярэчлівасць амерыканскага падыходу, амерыканскай пазіцыі? З аднаго боку, у нас ёсць сумесная заява аб тым, што вайны не павінна быць, што яна недапушчальная. Мы вядзем дзелавую размову аб скарачэнні ўзбраенняў, аб раззбраенні, гаворым аб пераважнасці палітычных вырашэнняў праблем. А з другога боку, пастаянна чуюм, чулі і на гэты раз у Маскве, і многа разоў перад ад'ездам Прэзідэнта да нас — аб стаўцы на сілу. Значыць сіла, узброеная сіла, ваенная магутнасць абвешчаюцца як галоўны прычып палітыкі Злучаных Штатаў у адносінках да Савецкага Саюза, ды і не толькі Савецкага Саюза.

Як сумясціць жэнеўскія канстатацыі з гэтым падыходам? З аднаго боку, мы з Прэзідэнтам канстатуем, што абодва нашы народы хочучы жыць у міры, у супрацоўніцтве і нават сбраваць. Гэта вынікае і з таго, што гавораць простыя людзі. Я чытаў амерыканскую прэсу. На пытанне, якімі яны хочучы бачыць нашы адносіны ў 2000 годзе, амерыканцы аддавалі перавагу не саперніцтву, а развіццю дружалюбных адносін і супрацоўніцтва.

Здавалася б, мы павінны зыходзіць з гэтага, кіравацца воляй нашых народаў. У рэальнай палітыцы гэта не атрымаецца. Прыкметна гэта і ў сферы эканамічных сувязей. Відэочнаму інтарэсу аўтарытэтай часткі амерыканскага дзелавога свету супрацоўнічаць з намі процістаяць забароны, абмежаванні, а то і проста запалохванні. У адносінках да нас у Злучаных Штатах дзейнічае рэжым найбольшага неспрыяння.

Учора ў нас была вялікая размова з Прэзідэнтам на гэту тэму. Я сказаў: чаму мёртвыя павінны хапаць за фалды жывых, маючы на ўвазе праўку Джэксана і Вэніка. Адзін з іх мёртвы, а другі — палітычна мёртвы. Чаму яны нас павінны трымаць? Гэта ж рабілася ў зусім іншай сітуацыі, дзесяцігоддзі назад.

Сёння ў зусім іншым, змененым свеце мы павінны думаць і будаваць сваю палітыку на аснове цяперашніх рэальнасцей. Гэта нагадвае мне англійскае заканадаўства, дзе сённяшня праймаюцца ўчынікі судзяць на аснове законаў 1200—1300 гадоў.

У кожнага — свае традыцыі. Я іх не асуджаю. Гэта справа англійцаў, няхай англійскія карэспандэнты на мяне не крыўдзяцца. Але ў палітыцы ўсё-такі трэба зыходзіць з сённяшніх рэальнасцей і нават заглядаць у будучыню. Я сказаў Прэзідэнту: мы ўжо даказалі, што можам эканамічна жыць адзін без аднаго, цяпер трэба даказаць, што можам супрацоўнічаць, тым больш, што мы проста асуджаны на супрацоўніцтва. Альтэрнатыва гэтаму вядзе ў зусім непрадказальным напрамку. Нельга мець трывалое супрацоўніцтва без таго, каб яно не аспіралася на гандаль, на эканамічнае супрацоўніцтва.

Я нават рызыкнуў бы так паставіць пытанне: чым больш мы будзем залежаць адзін ад аднаго эканамічна, тым мы больш будзем прадказальнымі ў палітычным плане.

Вы згодні? Вы можаце не гаварыць, проста адкажыце ў сваіх газетных каментарыях. Гэту супярэчнасць мы бачым

у сферы прапаганды і ў паводзінах афіцыйных асоб, асабліва па пытаннях правоў чалавека. Мы гаворым: так, мы незалежныя, кожны народ мае права на сацыяльны выбар, апіраецца на свае каштоўнасці. Так, мы розныя, але гэта — не прычына для канфрантацыі, тым больш для вайны. Добра, што ёсць разнастайнасць. Гэта прычына для супастаўленняў, штуршок для думкі, для меркаванняў. Мы можам заставацца самімі сабой, але жыць нармальна, у цывілізаваным свеце.

Пакуль жа мы не заўважылі з боку амерыканцаў сур'ёзнага жадання арыентавацца на новыя з'явы, улічваючы змены ў нашым грамадстве.

Калісьці Маякоўскі гаварыў: калі ж зоркі запальваюць, значыць, гэта некаму патрэбна? Значыць, некаму гэта выгадна. Але я ўпэўнен, што нашы народы прытрымліваюцца іншай думкі. А гэта рашучы фактар пры вызначэнні палітыкі. Гэта супярэчлівасць у амерыканскай палітыцы, у паводзінах адміністрацыі ЗША расчароўвае нашых людзей.

І ўсё ж, вяртаючыся да агульнай ацэнкі чацвёртай савецка-амерыканскай сустрэчы, хацеў бы сказаць, што гэта вялікая падзея. Дыялог працягваецца, пераеманасць атрымала дадатковы імпульс, савецка-амерыканскія адносіны рушылі наперад. Не ведаю, на адну або на дзве ступені, але ва ўскім разе ўзняліся на новыя ступені. І гэта само па сабе з'яўляецца значнальным фактам у сусветнай палітыцы.

Вось што я хацеў вам сказаць.

Затым М. С. Гарбачоў адказаў на пытанні журналістаў.

Пытанне (газета «Известия»). Міхал Сяргеевіч, Вы з Прэзідэнтам Рэйганам правялі рад пільных сустрэч. Праз восем месяцаў ён пакіне Белы дом. Ці дапускаеце Вы магчымасць такіх жа рэгулярных кантактаў на вышэйшым узроўні з наступным прэзідэнтам? Ці дапускаеце Вы магчымасць азнаямленчай сустрэчы неўзабаве пасля таго, як наступны прэзідэнт ЗША зойме пасаду?

Адказ: Не толькі дапускаю, але лічу гэта неабходным, жыццёва неабходным.

Пытанне: (тэлекампанія Сібі-эс, ЗША). Вы двойчы ўпамынулі аб упушчаных магчымасцях на перагаворах па СНУ. Вы таксама гаварылі аб тым, што палітыка — гэта майстэрства магчымага. Таму хачу Вас спытаць, ці магчыма заключыць дагавор па СНУ яшчэ з цяперашняй адміністрацыяй ЗША, калі амерыканскі бок будзе працягваць настойваць на выкананні праграмы CAI?

Адказ. Я ўпэўнен: яшчэ ёсць магчымасць мець дагавор у гэтым годзе. Па-першае, мяне ў гэтым аптымізме падтрымлівае рух наперад, які дасягнут паміж Вашынгтонам і Масквой за гэты перыяд, і той абмен думкамі, які праходзіў тут амаль кругласутачна. Ён дае магчымасць выказаць такую аптымістычную ацэнку.

Пытанне (газета «Месаджэра», Італія). Хацеў бы спытаць, ці гаварыў Прэзідэнт Рэйган што-небудзь аб абавязальнасці ЗША па жэнеўскіх пагадненнях па Афганістану пасля Вашых выказванняў?

Адказ. Не толькі Прэзідэнт, але і ўсе члены дэлегацыі ЗША, як мне здалося, разумеюць значэнне пасляховага вырашэння афганскага канфлікту на тых прынцыпах, якія былі закладзены ў Жэневе. Думаю, што абмен думкамі, які адбыўся на гэту тэму, быў адкрытым і карысным.

Пытанне («Нэшнл паблік рэдыю», ЗША). Пан Генеральны [Заканчэнне на 4—5-й стар.]

ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ М. С. ГАРБАЧОВА

[Заканчэнне.

Пачатак на 2-й—3-й стар.] сакратар, некалькі разоў на працягу апошніх дзён у Вас пыталіся, ці магчыма пятая сустрэча на вышэйшым узроўні з Прэзідэнтам ЗША. Вы, як правіла, адказвалі, што яна магчыма, але ўсё залежыць ад таго, як пойдучы справы на маскоўскай сустрэчы. Ці дасягнуты на ёй такі прагрэс, які апраўдваў бы правядзенне пятай сустрэчы ў вярхах з Прэзідэнтам Рэйганам восенню гэтага года?

Адказ. Я дапускаю магчымаць правядзення сустрэчы толькі з адной умовай — калі ў нас будзе магчыма выйсці на дагавор аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў з улікам усяго комплексу пытанняў, у тым ліку і праблемы ПНА, і крылатых марскіх ракет. У дэталі я не ўдаюся. Гэта ўсё знаходзіцца ў сферы перагавораў і абмену думкамі. Паколькі я канстатую магчымаць выхаду на дагавор, то лічу, што магчымаць пятай сустрэчы застаецца пакуль што рэальнай. Толькі з гэтым пытаннем я звязваю магчымаць пятай сустрэчы.

Пытанне (газета «Нью-Йорк дэйлі ньюс», ЗША). Усіх нас уразіла тая ступень адкрытасці, якая існуе ў вашым грамадстве. Учора амерыканцаў таксама ўразіў тон выступлення Прэзідэнта Рэйгана ў МДУ. Аднак мы былі здзіўлены тым, што ў савецкім друку не было ні слова пра гэта выступленне Прэзідэнта. Якая Ваша рэакцыя на гэта выступленне?

Адказ. На жаль, я пакуль што не змог азнаёміцца з выступленнямі Прэзідэнта Рэйгана ні на сустрэчы з пісьменнікамі, ні на сустрэчы ў МДУ. Тым не менш я лічу, што гэтыя сустрэчы былі карыснымі. Па крайняй меры таварышы, якія ў курсе гэтых сустрэч, казалі, што яны былі карыснымі. Што датычыць нашай прэсы, то яе прадстаўнікі тут прысутнічаюць, і калі яны штосьці яшчэ не паспелі апублікаваць, то, я думаю, яны гэта зробяць.

Пытанне (агенцтва САНА, Сірыя). Міхаіл Сяргеевіч, арабскія краіны высока ацэньваюць Вашы нядаўнія справядлівыя словы ў адрас палесцінскага народа, які вядзе ў гэтыя дні мужную барацьбу супраць ізраільскіх акупантаў. Скажыце, калі ласка, чаго Вы дасягнулі на вашых сустрэчах з панам Рэйганам па палесцінскаму пытанню і па блізкаўсходняму ўрэгуляванню наогул?

Адказ. Мы канстатавалі, што паявіліся рэальныя моманты, якія адносяцца да палітычнага ўрэгулявання становішча на Блізкім Усходзе.

Па-першае, ёсць у сусветным супольніцтве, і ў тым ліку ў пастаянных членаў Савета Бяспекі, разуменне неабходнасці гэта рабіць усё-такі ў рамках міжнароднай канферэнцыі. Іншая справа, што яшчэ не праяснелі пытанне аб яе змесце. Затым, ёсць разуменне, што існуюць інтарэсы Сірыі, існуюць інтарэсы палесцінскага народа, існуюць інтарэсы Ізраіля, інтарэсы іншых краін, якія ўваходзяць у гэты рэгіён і закрануты гэтым канфліктам.

Мы за тое, каб усё вырашалася на аснове палітычнага ўрэгулявання, з улікам інтарэсаў усіх удзельнічаючых бакоў і, зразумела, з улікам прынцыповых палажэнняў адпаведных рэзалюцый ААН. Размова ідзе аб тым, каб былі вернуты ўсе землі, акупіраваныя Ізраілем, каб права палесцінскага народа было адноўлена. Мы казалі Прэзідэнту Рэйгану аб тым, як уяўляем сабе ролю Злучаных Штатаў Амерыкі, але мы не можам вырашаць за арабаў, у якой форме будучы ўдзельнічаць у міжнароднай канферэнцыі палесцінцы. Няхай арабы вырашаць самі, а нам і амерыканцам трэба праявіць павягу да іх выбару.

Далей, мы павінны прызнаць права на бяспеку Ізраіля, права палесцінскага народа на самавызначэнне. У якой форме — няхай вырашаць самі палесцінцы са сваімі сябрамі-арабамі. Гэта адкрывае магчымаць для жывога абмену, рэальнага працэсу. Ва ўсякім разе, мне здаецца, паяўляецца такая магчымаць.

Я падзяляюся з вамі яшчэ адным — мы казалі: калі пачнецца канферэнцыя — нармальна, дзейная канферэнцыя, а не проста парасон для сепаратных перагавораў, — форум, які быў бы ўзаемазвязаны з двухбаковымі, трохбаковымі, іншымі формамі работы, мы гатовы будзем заняцца пытаннем урэгулявання дыпламатычных адносін з Ізраілем.

Так што мы ўносім яшчэ адзін новы элемент. Гэта гаворыць пра тое, што мы цвёрда стаім на глебе рэальнасці, на глебе прызнання балансу інтарэсаў. І, вядома, ёсць галоўныя пытанні — вяртанне зямель, права на самавызначэнне палесцінскага народа. Павінен яшчэ раз сказаць: мы выходзім з таго, што ізраільскі народ і дзяржава Ізраіль маюць права на сваю бяспеку, таму што не можа быць бяспекі аднаго за кошт другога. Павінна быць знойдзена такое рашэнне, якое развяжа гэты вельмі тугі вузел.

Пытанне (газета «Трыбуна люду», ПНР). Таварыш Генеральны сакратар, раніцай Вы казалі, што пытанні звычайных узбраенняў у Еўропе будуць разглядацца сёння. Цяпер Вы казалі, што Запад адмаўляецца ад савецкай прапановы ў гэтай галіне. Мы ведаем, што Ваша ініцыятыва ўключае таксама прапановы іншых сацкраін, у тым ліку і Польшчы. Якім Вы бачыце будучае рашэнне гэтага пытання? Чаго можна чакаць пасля Вены? У Вашай жа праграме ёсць нават некаторыя адказы на пажаданні заходніх краін, сацыял-дэмакратычных і іншых партый.

Адказ. Для таго каб быць поўнаасцю аб'ектыўным, павінен сказаць: амерыканскі бок не адмаўляецца ад разгляду прадмета перагавораў на аснове дагаворанасцей, якія былі дасягнуты ў Жэневе на сустрэчы нашых міністраў замежных спраў. Ён ухіліўся ад таго, каб выказацца і сумесна зафіксаваць адносіны да гэтага пытання на сустрэчы ў Маскве.

Таму я павінен быць абсалютна аб'ектыўным, каб не кідаць ценз на амерыканскі бок, калі размова ідзе аб такіх важных пытаннях. Аргументуючы гэта тым, што ім, маўляў, трэба параіцца з іншымі ўдзельнікамі. Мы ж лічым, што тое, што мы прапанавалі, не супярэчыць неабходнасці раіцца. Відаць, штосьці не дагаворваецца. Тым не менш я лічу, што перспектывы вызначэння мандата венскай канферэнцыі рэальныя.

Павінен сказаць, што пытанне аб мандате гэтай канферэнцыі ў нейкай меры ўзвясалася амерыканскім бокам з іншымі пытаннямі НБСЕ, асабліва з гуманітарнай сферай. Там таксама ідзе працэс жывы, актыўны, ідзе сутыкненне думак, іх супастаўленне. Лічу, што развязкі магчымыя.

Мы думаем, што Савецкі Саюз у сваёй знешняй палітыцы заўсёды павінен улічваць думку і Усходняй, і Заходняй Еўропы. І іменна так мы стараемся весці справу са сваімі саюзнікамі. Цяпер гэта лепш робіцца, у нас ідзе рэгулярны абмен думкамі. І з заходнееўрапейскімі краінамі мы стараемся весці справу так, каб былі поўна яснасць і разуменне. Мы хочам разам будаваць наш агульнаеўрапейскі дом.

Пытанне (англійскі журналіст). Шырока распаўсюджана думка, што адрозненні паміж амерыканскім падыходам да праграмы САІ і Вашай пазіцыі з'яўляюцца галоўнай перашко-

дай на шляху да заключэння дагавора па СНУ. Ці ўдалося Вам дабіцца якога-небудзь прагрэсу ў справе ліквідацыі разыходжанняў у адносінах да праграмы САІ ў ходзе гэтай сустрэчы ў вярхах? Калі так, то які канкрэтны прагрэс быў дасягнуты ў гэтым плане? Ці лічыце Вы па-ранейшаму, што гэта з'яўляецца буйнейшай перашкодай на шляху да заключэння дагавора па СНУ?

Адказ. Спачатку — на апошняе пытанне. Так, лічу, таму што гэта азначае дэстабілізацыю. Не ўкладаецца ў нармальную логіку — згортаць стратэгічны наступальны ўзбраенні на Зямлі і перакідаць мост для гонкі ўзбраенняў у космас. Амерыканскі бок нас пераконвае, што гэта толькі абаронная зброя.

Мы так не лічым. І кампетэнтныя выказваць такое меркаванне. Калі гонка ўзбраенняў будзе перанесена ў космас, гэта тоіць пагрозу надзвычай сур'ёзнай дэстабілізацыі ўсёй сітуацыі ў свеце. Я Прэзідэнту напаміну: мы канстатавалі ў Жэневе, што не будзем імкнуцца да ваеннай перавагі. У Вас, сказаў я яму, склалася думка, што Вы маеце магчымаць абгнаць нас праз космас, дасягнуць перавагі. Вы, такім чынам, адступаеце ад жэнеўскай канстатацыі. У нас была вострая дыскусія па філасофскаму аспекту гэтай «абароннай» сістэмы.

Быў і яшчэ адзін момант. Амерыканскі бок, каб нас пераканаць падтрымаць САІ, заявіў аб сваёй гатоўнасці падзяліцца з намі сакрэтамі, калі дасягне якіх-небудзь рэальных вынікаў у гэтай справе. Я сказаў Прэзідэнту: пан Прэзідэнт, дазвольце не згадацца з Вамі і паставіць пад сумненне гэта запэўніванне. Мы з Вамі цяпер ніяк не можам дагаварыцца аб кантролі за наяўнасцю крылатых ракет марскога базіравання на двух або трох відах караблёў. Вы не гатовы да гэтага і ніяк не згаджаецеся. Як жа мы можам паверыць, што вы раптам адкрыеце ўсе сакрэты па САІ? Гэта несур'ёзна, гэта за рамкамі рэальнай палітыкі.

Тым не менш, праводзячы такую філасофскую дыскусію ваенна-стратэгічнага плана, мы дагаварыліся ўсё ж дзейнічаць на аснове вашынгтонскай заявы, тым больш што там ёсць некалькі канкрэтных рэчаў.

Праілюструю: савецкі бок, выступаючы за строгае выкананне Дагавора па ПРА і за абавязальства нявыхаду з яго на працягу ўзгодненага тэрміну, улічваючы пазіцыю амерыканскага боку, унёс кампрамісную прапанову па пытанню, па якім ёсць рознагалоссі. У прыватнасці, мы прапанавалі ажыццявіць наступнае.

Першае — абмен данымі, якія маюць адносіны да работ у галіне ПРА, сустрэчы экспертаў, узаемныя наведванні выправавальных палігонаў, дзе праводзяцца работы ў гэтай галіне.

Другое — абмен інфармацыяй у мэтах прадухілення няўпэўненасці ў выкананні прынцыпных бакамі абавязальстваў.

Трэцяе — кантроль за захаваннем выканання абавязальстваў, аж да інспекцый на аб'ектах, у адносінах да якіх узнікае заклапочанасць бакоў.

Чацвёртае — правядзенне кансультацый для разгляду сітуацыі, якія ставяць, на думку аднаго з бакоў, пад пагрозу яго вышэйшыя інтарэсы.

але мы застаёмся ўпэўненымі ў тым, што гэта магчыма.

Вось я ўпершыню даў такі падрабязны адказ на гэта пытанне.

Пытанне (савецкі часопіс «США: экономика, политика, идеология»). У Маскву прыехалі не толькі журналісты, але і палітолагі, якія лічаць сябе экспертамі па амерыканскай тэме. Многія з іх гавораць, што кансерватыўныя сілы ЗША, якія спрабавалі сарваць ратыфікацыю дагавора, цяпер кансалідуюцца, лічачы, што працэс развіцця адносін паміж СССР і ЗША ідзе занадта хутка і што яны прымуць усе меры, каб незалежна ад пазіцыі будучай адміністрацыі сарваць гэты рух або павярнуць яго назад. Ці гаварылі Вы пра гэта з Прэзідэнтам Рэйганам і што Вы думаеце наконт гэтых сіл?

Адказ. Думаю, калі вы задаце гэта пытанне пану Прэзідэнту, ён будзе хутка перад вамі выступаць, — то ён лепш адкажа. Ва ўсякім разе, на нас думка амерыканскіх кансерватараў зробіць мала ўплыву.

Пытанне (тэлекампанія Эн-бісі, ЗША). Адносна вашых кансерватараў, пан Генеральны сакратар. У Амерыцы, а таксама ў вас праводзіўся аналіз, згодна з якім у вас засталася тры ці пяць гадоў для таго, каб забяспечыць поспех перабудовы. Калі вам гэта не ўдасца зрабіць, то тады вас апырэдыць кансерватары і крытыкі ў самой Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Дайце Вашу асабістую ацэнку, што дасягнута для таго, каб забяспечыць поспех перабудовы, неабходны для выжывання вашага вялікага грамадства.

Адказ. Я вам скажу так. Самае галоўнае ў нашай перабудове заключаецца ў тым, што мы праз дэмакратыю і публічнасць ужо ўключылі ў яе народ, а праз удасканаленне нашай палітычнай сістэмы грунтоўна ўмацуем гэту тэндэнцыю. Можна, куды-небудзь перабудова яшчэ і не дайшла і не закрунула працэс, але сёння яна прысутнічае ўжо ўсюды.

Вось гэтымі днямі былі дэбаты на Сахаліне, якія закончыліся тым, што сабраўся пленум абласнога камітэта партыі і абмяркоўваў думкі працоўных, камуністаў. Пленум прызнаў справядлівымі іх заўвагі і праправаванні, прызнаў неабходным умацаваць партыйнае кіраўніцтва вобласці, прыняў рашэнні, неабходныя для таго, каб працэс дэмакратызацыі набіраў сілу на Сахаліне. Так што і да Сахаліна дайшла перабудова. Але яна ідзе і ўглыб, пранікаючы ва ўсе сферы.

За тры гады нічо не прапанаваў пераканаўчай альтэрнатыўнай палітыкі перабудове, і я ўпэўнен, што яе няма. Трэба перабудоваць, абнаўляць краіну на аснове нашых прынцыпаў, нашых ідэалаў, выкарыстоўваючы велізарны матэрыялы, духоўны, інтэлектуальны патэнцыял грамадства. І партыя і народ моцныя для таго, каб ажыццявіць перабудову і зрабіць рывок. Перабудове альтэрнатывы няма, перабудова атрымае перамогу. У яе могуць быць асобныя адступленні, маневры, нават зрывы, але гэта не зменіць галоўнага напрамку ў развіцці нашага грамадства. Мы сталі на шлях незваротных пераменаў.

Пытанне (газета «Дзіярыу дэ натысіаш», Партугалія). Не маглі б Вы выказацца, перш за ўсё, адносна Анголы. Па-другое, гаворачы аб выніках сустрэчы, Вы некалькі разоў паўтарылі словы «страцілі», «упусцілі шанцы».

Адказ. Лепш «упусцілі», чым «страцілі». «Страцілі» — гэта назаўсёды, а «упусцілі» — толькі на гэтай сустрэчы, і мы захоўваем магчымаць выкарыстаць гэты шанцы ў будучым.

Што датычыць Анголы, то павінен сказаць, што быў цікавы, змястоўны і рэалістычны абмен

думкамі. І з нашага і з амерыканскага боку канстатавалася магчымаць руху наперад да ўрэгулявання гэтага рэгіянальнага канфлікту. Прычым з абодвух бакоў падкрэслівалася — пры абавязковым выкананні вядомых рэзалюцый Савета Бяспекі ААН і пры выключэнні ўмяшання ПАР у справы Анголы, а таксама прадстаўленні незалежнасці Намібіі. Мы не прамяя ўдзельнікі гэтага працэсу, але мы падтрымалі перагаворы, але мы ідуць паміж ангольцамі, кубінцамі і ПАР пры пасрэдніцтве Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі ўсе яго ўдзельнікі лічаць, што Савецкі Саюз павінен больш канкрэтна падключыцца акрамя таго, што ён выказвае свае меркаванні, мы гатовы і да гэтага. Ва ўсякім разе, ішла такая размова: яна грунтавалася на разуменні, што гэты працэс можа прывесці да пазітыўнага выніку.

Пытанне (газета «Известия»). У першую чаргу хачу сказаць, што наша газета сёння апублікавала даволі падрабязную справаздачу аб выступленнях Прэзідэнта Рэйгана ў Доме Літаратараў і ў МДУ. Гэта ў адказ на пытанне маіх амерыканскіх калегаў. Мы, хто сачыў за амерыкана-савецкім дыялогам, заўсёды адчувалі, што на першым этапе цяжкасці ў галіне кантролю і інспекцыі з'яўдзілі з нашага боку. Цяпер нам здаецца, што гэты акцэнт перайшоў да амерыканскага боку. Ці пацвердзіла цяперашняя сустрэча ў вярхах наяўнасць такой пераарыентацыі?

Адказ. Вашы назіранні праявіліся. І мы вялі пра гэта размову, грунтоўчыся на фактах. Аказалася, што ў мінулых заявах было многа блефу. А цяпер, калі заняліся рэальнымі працэсамі, мы настроены вельмі рашуча. Кантроль павінен быць сапраўдным, дзейным. У галіне кантролю дзякуючы вопыту, які атрыман на аснове распрацоўкі Дагавора па ракетах сярэдняй і меншай дальнасці, мы цяпер канструктыўна ўзаемадзейнічаем. Думаем, што развязкі будучы знойдзены і па гэтых пытаннях.

Пытанне (газета «Уніта», Італія). Прэзідэнт Рэйган цытаваў прыказку «Нараджаўся — не спяшаўся». Тым не менш мы назіраем рашучы паварот да лепшага ў адносінах паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі. Якая роля Еўропы ў гэтым працэсе і ці не думаеце Вы, каб Еўропа ўключалася больш актыўна ў гэты працэс?

Адказ. Ва ўсіх працэсах да гэтага часу Еўропа не толькі прысутнічала, але і актыўна ўдзельнічала ў фармуляванні праблем, якія з'яўляліся прадметам дыскусій на сустрэчах у вярхах паміж Прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі і Генеральным сакратаром. Гэта таксама адносіцца да нашых саюзнікаў ва Усходняй Еўропе. Так што Еўропа — і Усходняя, і Заходняя — заўсёды прысутнічае і ўдзельнічае, актыўна ўносіць свой уклад. Мы так і будзем дзейнічаць. Ведаю, што пра гэта ж заяўляў Прэзідэнт Рэйган. Больш таго, сёння, калі свет шукае адказы на вострыя цяжкія пытанні, без Еўропы, якая мае унікальны вопыт — гістарычны, інтэлектуальны, дыпламатычны, палітычны — без еўрапейскага ўкладу я не ўяўляю сабе паспяховага вырашэння міжнародных праблем.

Пытанне («Літаратурная газета»). У апошнім нумары нашай газеты апублікавана звестка нашага карэспандэнта ў ЗША Іоны Андронава адносна 300 савецкіх ваеннаслужачых у Афганістане, якія былі перакінуты на тэрыторыю Пакістана насільна. Следз за гэтым адразу ж пайшлі пісьмы ў рэдакцыю аб іх лёсе. Гаворачы аб рэгіянальных канфліктах, ці не ўзнімалася гэта пытанне ў час

Вашай гутаркі з Прэзідэнтам Рэйганам?

Адказ. Я таксама атрымаў пісьмы ад некаторых маці гэтых салдат. Мы ўступілі ў кантакт з амерыканскім бокам, каб у практычным плане разгледзець пытанне. І такія абмеркаванні адбыліся. Канкрэтна з Прэзідэнтам Рэйганам мы гэта пытанне не абмяркоўвалі. Але яно пачало прапрацоўвацца на рабочым узроўні, на ўзроўні экспертаў. Дадам, што гэта праблема пастаўлена і перад Пакістанам. Мы будзем рабіць усё для таго, каб нашы людзі вярнуліся на радзіму.

Пытанне (газета «Лос-Анджэлес таймс», ЗША). У Злучаных Штатах раз у чатыры гады адбываюцца выбары прэзідэнта. Неабходны яны або не — гэта не важна, але прэзідэнт абмежаваны 8-гадовым тэрмінам знаходжання на сваёй пасадзе. Ваш тэрмін знаходжання на пасадзе Генеральнага сакратара дакладна не вызначан. Многія амерыканцы хацелі б ведаць, як доўга Вы маеце намер яшчэ заставацца на сваёй пасадзе?

Адказ. Гэта не залежыць ад маіх намераў, хоць у вас уяўленні аб нашай дэмакратыі такія, што, як быццам бы, народ пры гэтым не прысутнічае. Гэта яшчэ адзін факт, які паказвае, што існуюць напярэкі ўяўленні адзін аб адным. Тым не менш я адкажу на ваша пытанне: гэта праблема, якая адносіцца і да партыйных, і да іншых выбарных органаў, будзе вынесена на партыйную канферэнцыю з улікам таго, што ўжо сказана каротка ў Тэзісах. Яна знойдзе адлюстраванне ў новым выбарчым каноне. Так што ўсё гэта будзе пастаўлена на прававую аснову.

Пытанне (газета «Рысаспасціс», Грэцыя). Міхаіл Сяргеевіч, у сваім уступным слове Вы ўпам'янулі рад рэгіянальных канфліктаў, але не закранулі пайднёвую частку Еўропы, Міжземнамор'я, кіпрскую праблему. Ці азначае гэта, што гэтыя пытанні не закраналіся на перагаворах, або рознагалосці настолькі вялікія, што не было праграсу. Ці збіраецца Вы ў гэтым годзе наведаць Грэцыю?

Адказ. Па першаму пытанню скажу наступнае: у ходзе інтэнсіўных абменаў думкамі ў рабочых групах з нашага боку ўзімаліся гэтыя праблемы, але яны не атрымалі развіцця з-за незацікаўленасці амерыканскага боку. Што датычыць маіх візітаў, то мы іх плануем, і як толькі паявіцца яснасць, абавязкова выкарыстаем запрашэнне і ажыццёвім візіт.

Пытанне (газета «Вашынгтон Пост», ЗША). Не маглі б Вы больш падрабязна ўдакладніць савецкую пазіцыю па САІ. Ці даваў амерыканскі бок зразумець, што ёсць магчымасць вырашыць пытанне аб мандаце для венскай сустрэчы па звычайных узбраеннях?

Адказ. У сумеснай заяве ёсць запіс, які пацвярджае вашынгтонскія заявы і прызнанне неабходнасці інтэнсіўнай работы ў гэтай сферы на аснове і амерыканскіх прапаноў, у прыватнасці аб датчыках, аб сенсорных устатках, і на аснове нашых прапаноў. Так што там усё-такі ёсць і канкрэтыка, якую ўдзельнікам перагавораў патрабуецца грунтоўна абмеркаваць.

Другое. Я заўсёды за дакладнасць фармулёвак, але, напэўна, у даным выпадку я быў недакладным, я ж усё-такі не дыпламат. У Жэневе быў абмен думкамі па пытаннях венскай сустрэчы, аб мандаце гэтай канферэнцыі, і, у прыватнасці, там падышлі да пытання аб прадмеце перагавораў. Цяпер адносна таго, ці было дасягнута ўзаемнае разуменне нашых двух бакоў, амерыканскага і савецкага. Там была формула, якую таварыш Э. А. Шварднадзе зачытаў на гэтай сустрэчы. Пан Шульц пацвердзіў, што так, так і было, гэта формула была перададзена ўдзельнікам перагавораў у Вену, але працэс абмеркавання не быў даведзены там да канца. Тут, у Маскве, ён зноў-такі быў аб'ектам вельмі ўважліва-

га даследавання, але гэта работа не была завершана па прычынах, аб якіх я ўжо гаварыў.

Пытанне (газета «Нью-Йорк таймс», ЗША). Пан Генеральны сакратар, калі Вы былі ў Вашынгтоне, Вы казалі пану Рэйгану, што Савецкі Саюз гатоў спыніць пастаўкі зброі ў Нікарагуа, калі ЗША спыняць фінансаваць контраст. Затым пазней пан Шварднадзе і Дж. Шульц абмяркоўвалі гэта пытанне і нам казалі, што савецкая пазіцыя не змянілася, г. зн., калі ЗША спыняць пастаўкі Цэнтральнай Амерыцы, то і Савецкі Саюз спыніць пастаўкі Нікарагуа. Ці не маглі б Вы пацвердзіць, што такое змяненне пазіцыі правільнае і што Вы абмяркоўвалі гэта пытанне ў кантэксце разгляду становішча ў Цэнтральнай Амерыцы?

Адказ. Мы сёння вельмі падрабязна абмяркоўвалі гэта праблему, прычым з экскурсам у гісторыю. І калі мы робім гэты экскурс, то ў нас тут паяўляюцца розныя пункты погляду і тлумачэнні. Я прапанаваў усё-такі зыходзіць з сённяшніх рэальнасцей. Ёсць кантадорскі працэс, ёсць гватэмальскія пагадненні, ёсць перамір'е, ёсць рух у напрамку да пошуку палітычнага ўрэгулявання. І трэба, апіраючыся на гэты працэс, падтрымаць яго, даўшы магчымасць самім процістаячым у Нікарагуа сілам з удзелам іншых лацінаамерыканцаў, прадстаўнікоў Цэнтральнай Амерыкі, вырашыць гэта пытанне.

Я сказаў Прэзідэнту Рэйгану, што пацвярджаю тое, што было сказана ў час прагулак у Белым доме: давайце абмяжземся пастаўкамі паліцэйскай зброі.

Наогул, гэта тэма будзе прапрацоўвацца і далей. Мы заклікалі амерыканцаў аднесціся з увагай да таго, што гэты працэс дасягнуў такой стадыі, калі яго можна закончыць пазітыўна. Там паявіўся нейкі палкоўнік... Яшчэ самосаўскай арміі. Ён добра служыў Самосе, цяпер служыць Амерыцы. Ён стараецца многа, каб сарваць увесь працэс. Не ведаю, можа, палкоўніка на сяржанта замяніць, ён тады будзе бліжэй да народа, і справа хутчэй пойдзе. **[Ажыўленне ў зале!]**

Пытанне (агенцтва Асашы-эйтэд Прэс, ЗША). Пан Генеральны сакратар, ці згодны Вы з такой ацэнкай амерыкансавецкіх адносін мінулага перыяду разрадкі, калі асноўная ўвага ўдзялялася эканамічнаму супрацоўніцтву і захаванню палітычнай цягнёнасці. У якой ступені, на Вашу думку, абедзве звышдзяржавы могуць і павінны быць узаемазалежнымі з эканамічнага пункту погляду?

Адказ. Думаю, што і сённяшня рэальнасці, і заўтрашня рэальнасці, калі іх аналізаваць сур'ёзна, падводзяць да таго, што мы павінны супрацоўнічаць, і гэта было б і ў інтарэсах нашых народаў, і ў інтарэсах усяго свету. Я сабе ўяўляю будучы свет такім, у якім амерыканскі і савецкі народы супрацоўнічалі б, у тым ліку ў сферы эканомікі, абменьваліся плёнам сваёй працы, дапаўняючы адзін аднаго. І іменна таму ў мяне нарадзілася ідэя аб ажыццяўленні сумеснага палёту на Марс з тым, каб саборнічаць не ў тым, хто каго перагоніць па ўзбраеннях, а ў тым, каб скласці нашы патэнцыялы, і навуковыя, і эканамічныя, і інтэлектуальныя, і даць прыклад супрацоўніцтва ў даным напрамку. Гэта вельмі садзейнічала б прагрэсу, не гаворачы ўжо пра тое, што расшырыла б рамкі нашага супрацоўніцтва, працавала б на ўмацаванне давер'я паміж нашымі народамі. Я ўчора Прэзідэнта прыціскаў па гэтых пытаннях, выкарыстоўваючы недазвольныя прыёмы, публічна, пры народзе. І ён сказаў: «Так, мы падумаем». І, па-мойму, у гэтых яго словах ёсць думка — пачаць вывучаць гэтыя праблемы.

ВЫДАННІ «ГОЛАСУ РАДЗІМЫ»



Скажу без усялякіх агаворак: для таго, хто мае ў сэрцы любасць да краю сваіх продкаў, каму сняцца па начах нашы гаі і дубровы, Нарач у пару поўні, пагоркі Міншчыны і долы Палесся, хто цікавіцца тым, як жывуць сёння беларусы, што іх чешыць і што ім баліць, для таго — кніжка Яраслава Пархуты «Пад высокім сонцам» самы дарагі падарунак. Для таго ж, хто пра нашу Беларусь мае самыя агульныя ўяўленні, са старонак кнігі павее нават экзотыкай, хаця нам, карэнным жыхарам, здаецца: Беларусь і экзотыка — нешта несумяшчальнае. Мы прывыклі шукаць экзотыку за морам, у чужых краях. А можа гэта залежыць ад таго, якімі вачамі глядзець на звычайныя пагоркі, азёры і дубровы, якімі так шчодро надзелена гэта зямля? Дабраўся ж Яраслаў Пархута да самай высокай гары Дзяржынскай — трыста сорок пяць метраў над узроўнем мора, — адкуль «уса Беларусь, як на далоні», дзе нават клімат іншы: «вясна і тая на два тыдні пазней пачынаецца»; адкуль

бяручь пачатак ажно шэсць рэчак. Ubачыў жа ён вачамі рамантыка Райград — востраў сльннага літоўскага мастака Чурлэніса на Гродзеншчыне. Там жа адшукаў Цар-дуб каля Пажэжына, пад зялёнай кронай якога пасля вайны мясцовыя людзі вяселлі ладзілі. Прывёў нас на бераг самага глыбокага ў Беларусі возера Доўгае, што ў Глыбоцкім раёне. Ды не толькі раскажаў пра адметнасці яго, насельнікаў вадаёма, але і пра людзей, чые сляды тут засталіся, хто жыве ля Доўгага сёння.

Бадай што, не захапляла б так кніжка, каб у ёй былі проста апісанні, хай сабе і майстэрскія, экзатычныя мясцін. Змест яе глыбей — на кожным кроку аўтар дае магчымасць нам знаёміцца з людзьмі, якія жывуць у гэтых мясцінах звычайным жыццём з працы рук сваіх. У кожнага з іх свой клопат, свае маленькія радасці, свой боль і свая памяць. Памяць жыхаркі нарачанскай вёскі Пасынкі Ніны Багучкай, якая была сведкай падзей далёкага ўжо трыццаці пяці гадоў: «Бацька мой, Сцяпан Хведаравіч, служыў у пана Муж, Цімахвей Мікалаевіч, падпольнікам быў, паўстаў разам з усімі...»

Гэта — пра паўстанне нарачанскіх рыбакоў.

Памяць пра подзвіг братоў Міхалія і Івана Цубаў, які сёння на Палессі стаў легендай.

Памяць Івана Шмеі з Дзяржынска, кавалера ордэнаў Славы і трох ступеняў, які на ўласныя вочы бачыў, як «гаспадарылі» фашысцкія прыхадні, якія здэка прынеслі роднай зямлі, які сам прайшоў фронт і цяпер, «калі раскажае пра тое, колішнае, нават у староняга чалавека па целе прабягаюць мурашкі».

Людзі помняць і падзеі даўня, якія адбываліся пры дзядах-прадзедах, скажам, такія, як нашэсце напалеонаўскіх заваёўнікаў, але мы іх успрымаем спакойна, без павышаных эмоцый. Зусім не так, як падзеі мінулае вайны. Мо таму, што тое для нас ужо гісторыя, якая цікавіць як неабходнасць пазнання летапісу Бацькаўшчыны, а гэта — усё яшчэ жыве ў нас. Гэта — не стала яшчэ гісторыяй.

Хачу падкрэсліць адну неаспрэчную вартасць эцюдаў роднага краю (так сам аўтар вызначыў жанр кнігі) Яраслава Пархуты — нейкую пяшчотную любасць да кожнага куточка Беларусі, павагу і глыбокую цікавасць да кожнага чалавека, з якім зводзіць яго выпадак на вандроўных сцежках. Аўтара хвалюе ўсё, што адбывалася на нашай зямлі, з нашым народам, усё, што робіцца на ёй сёння і якой мы яе пакінем нашым нашчадкам.

Асабіста мне падабаецца кніжка «Пад высокім сонцам» за тое, што ў ёй усё — як у жыцці. У вясковай хаце (а гарадской кватэры аўтар пазбягае) ліецца свабодная гаворка. Табе апавядаюць пра асабліваці навакольных мясцін, уплятаючы дарэчы легенды і паданні, раскажваюць пра перажытае, хваляцца сённяшнім побыткам, рупяцца пра заўтра. І ты не заўважаеш, як пакідаеш хату, узабагачаны ведамі пра Бацькаўшчыну, адчуваючы шчасце, што і табе выпаў лёс нарадзіцца і жыць на гэтай добрай зямлі, мець дачыненне да яе гісторыі, што тут твае карані, тут будучыня тваіх дзяцей.

В. КРАСЛАУСКІ.

НАЗАЎЖДЫ ЗАСТАНЕЦА ЮНЫМ

Яго імем названа адна з вуліц Мінска і цеплаход. Яму ўзведзены помнікі, адкрыты яго музеі. Імя Героя Савецкага Саюза Марата Казея, якому было ўсяго пятнаццаць год, калі ён загінуў, здзейсніўшы подзвіг, прысвойваецца разнастайным калектывам — маладзёжным і вытворчым. Штогод у мінскай сярэдняй школе № 28 праходзіць дзень памяці юнага партызана. Ля помніка герою збіраюцца школьнікі, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, людзі, якія ваявалі з Маратам, прыязджаюць дэлегацыі з іншых саюзных рэспублік. Яны наведваюць школьны музей Марата Казея, заснавальнік і дырэктар якога — сястра юнага партызана, Герой Сацыялістычнай Працы, заслужаны настаўнік БССР Арыядна Казей. І зноў каторы раз усё ўзгадваюць подзвіг юнага мсціўца. У няроўным баі з гітлераўцамі хлопчык змагаўся да апошняй мінуты. Калі ж скончыліся патроны, ён падпусціў ворагаў бліжэй і апошняй гранатай падарваў сябе разам з фашыстамі.

Сёлета Марату Казею споўнілася 69 год. Але ў памяці нашчадкаў ён назаўсёды застаецца юным. А імя яго ведаюць сёння ўсе, бо яно перадаецца ад пакалення да пакалення.

НА ЗДЫМКАХ: помнік Марату Казею ў Піянерскім парку Мінска; школьны музей баявой славы Марата Казея. Сястра піянера-героя Арыядна Казей праводзіць заняткі з пачынаючымі экскурсаводамі.

Фота У. ШУБЫ.



НА ВЕРНІСАЖЫ Аляксандра Ісачова ў Мінску было ўсяго каля 20 чалавек. Выстаўка абяцала прайсці не заўважанай сталічнымі гледачамі, дастаткова збалаванымі за апошнія два гады ўсялякага роду мастацкімі навацыямі. За гэты час мы пазнаёмліся ўжо з творчасцю маладых беларускіх авангардыстаў, фармалістаў, прадстаўнікоў іншых напрамкаў у выяўленчым мастацтве. Усе яны атрымалі права на жыццё, не заваяваўшы, тым не менш, вялікай колькасці прыхільнікаў. Імя ж Ісачова нават у мастакоўскім асяроддзі (і тым больш сярод шырокай публікі) было ў нас амаль невядомае. (Куды лепш ведалі яго за мяжой, дзе апынуліся многія работы мастака і дзе вакол яго імя адразу ўзнік прапагандысцкі ажыятаж. Скажам, нацыяналістычная газета «Беларусь» пісала, што «савецкія бюракраты трупілі жыццё Ісачову, бо ён не ўкладаўся ў казённыя рамкі сацрэалізму»). Праўда, восенню мінулага года ў рэспубліканскім друку з'явіўся артыкул, аўтар якога пазнаёміў чытачоў з маладым і таленавітым хлопцам з Рэчыцы, з перыпетыямі яго нялёгкага лёсу.

Ужо ў час работы выстаўкі Ісачова ў Мінску маладзёжная газета «Знамя юности» надрукавала нататкі свайго ўласнага карэспандэнта, дзе паведамлялася, што «гэта першая пасля раптоўнай смерці маладога мастака выстаўка ў нас у краіне».

І неўзабаве пасля гэтага трапіць на выстаўку Ісачова ў Мінску стала нялёгка: узрушаныя мінчане — кожны на свае вочы хацеў убачыць работы мастака, які быццам бы дасягнуў таго тэхнічнага майстэрства, якое можна параўнаць з майстэрствам мастакоў Рэнесансу — імгненна стварылі чаргу, якая расла адпаведна ажыятажу і розным чуткам. Недарэчна і незразумелая смерць Аляксандра Ісачова ў 32 гады ахутала яго імя арэалам таемнічасці і загадканасці. Рэпутацыя ж пакутніка, ізгоя, якога не прымала грамадства, яго самаахвярнага самаспалення ў працы, прымуслі гледача актыўна «хварэць» за мастака, нават ідэалізаваць яго і ўзносціць. Яго імя сталі ставіць у адзін рад з Шагалам, гаварылі шэптам, што другога такога мастака ў нас няма.

Некаторыя, найбольш рашучыя, нават запатрабавалі прыцягнуць да адказнасці афіцыйных асоб з Саюза мастакоў БССР і з Міністэрства культуры рэспублікі, якія, маўляў, загубілі талент і нават жыццё мастака.

Пра тых, хто на самай справе загубіў талент, трохі пазней. А зараз пра самога мастака.

Лёс даў яму шанц. Здоўнага хлопчыка з Мазырскай школы-інтэрната накіравалі вучыцца ў Мінскую рэспубліканскую школу-інтэрнат па музыцы і выяўленчаму мастацтву. За нязначную правіннасць Саша быў выключаны адтуль з васьмага класа. «І без вас буду мастаком», — з крыўдай сказаў ён тады настаўнікам. Юнак вярнуўся дамоў у Рэчыцу, уладкаваўся рабочым на будоўлю. А ў вольны час браўся за аловак і пэндзаль, бо без мастацтва не ўяўляў свайго жыцця. А неўзабаве вырашыў паехаць у Ленінград паглядзець шэдэўры, спадзяваўся набрацца духоўных сіл, а можа і майстэрства, ведаў, якіх так не хапала.

Яго прынялі ў свой цэх, як піша маладзёжная газета «Знамя юности», ленінградскія мастакі-мадэрністы. Разам з імі ён удзельнічае ў выстаўках так званых «нефармалаў», дзе паказвае карціны, напісаныя ў манеры, блізкай да сюррэалізму. Пспеху не мае. Аднак у гэты цяжкі момант правінцыяла падтрымаў ленінградскі каленцыянер (і дзяло) Г. Міхайлаў. «Выдаючы сябе за мецэната, ён прадаставіў маладым мастакам сваю кватэру, дзе яны маглі выстаўляць свае карціны, наладжваць дыскусіі, — піша ў артыкуле «Майстар і Афрэдыта, або Пра няпросты лёс беларускага мастака» ў газеце «Советская Белоруссия» карэспандэнт БелТА, — запрашаў «дасведчаных» людзей, у тым ліку і замежных. За пышнымі застоллямі, якія, дарэчы, аплачваліся з ганарару за рэалізаваныя карціны, гучалі, як здавалася спачатку Аляксандру, свабодалюбівыя прамовы, а на самай справе ішла прафесійная антысавецкая апрацоўка маладых, прагных да славы мастакоў. Некаторыя з іх клонілі на хітра схаваную прынаду, эмігрыравалі на Запад, паспеўшы выліць нямала бруду на сваю Радзіму». Менавіта ў гэты перыяд, між іншым, і трапілі за мяжу многія напісаныя пачынаючым мастаком Ісачовым карціны на заказаныя пакупнікамі тэмы.

Парваўшы адносіны з былымі сябрамі ў Ленінградзе, А. Ісачоў тым не менш не парваў іх з Г. Міхайлавым. Паранейшаму праз гэтага чалавека ён атрымліваў заказы ад «дзелавых» людзей. Прынамсі, на абмеркаванні выстаўкі Аляксандра Ісачова ў Мінску яго брат, Канстанцін Ісачоў, раскажаў, што Г. Міхайлаў пастаянна трымаў мастака ў матэрыяльнай залежнасці, расплачваўся з ім дэфіцытнымі таварамі, японскай апаратурай. Па яго ж сведчанню, менавіта ў гэтай кампаніі брат далучыўся да наркатыкаў.

Кажуць, Аляксандр Ісачоў быў вымушаны карыстацца паслугамі «цёмнай» асобы Міхайлава, бо не знайшоў падтрымкі і разумення ў Рэчыцы. Ад яго, маўляў, адхрышчваліся ўсе, не давалі работы па спецыяльнасці. А прэтэнзіі ў Аляксандра былі не малыя, напрыклад, аформіць Палац культуры ў Рэчыцы, бар і гэтак далей. І ў галаву не прыходзіла захваленаму Міхай-

фаг... Адрозні і не зразумееш, што да чаго. Пагардліва і раўнадушна пазіраюць з карцін прарокі і прыгажуні, вочы іх пранізваюць цябе і абпальваюць холадам. Ніякавата робіцца ў гэтым царстве містыкі, зла і дысгармоніі...

Я не збіраюся даваць ацэнку творчасці Ісачова як мастака, як асобы. Мэта мая іншая. Паказаць, як і на якой глебе вырас Ісачоў, як ва ўмовах мастацкай свабоды сёння ацэньваецца яго творчасць землякамі ў Беларусі.

Гартаю два тамы кнігі водгукў. Тут пакінулі свае запісы сотні наведвальнікаў. Яны вельмі супярэчлівыя. Вось толькі некаторыя з іх:

«...Мы плакалі ў зале. Бо страцілі геніяльнага мастака».

«Чым больш будзе падобных выставак — тым менш неапраўданага і палярнага захвалення».

«Выстаўка пакінула цяжкае ўражанне... Хто і навошта атруціў душу мастака, каб ён стаў такім злым?»

НАТАТКІ ЖУРНАЛІСТА

З НАШУМЕЛАЙ ВЫСТАЎКІ

...І ЎЗЫШЛІ ПАПЯРОВЫЯ КВЕТКІ

лавым мастаку, што яму часта не хапае элементарнага прафесіяналізму і густу, каб выконваць гэтыя заказы.

Свае паслугі Ісачоў прапанаваў царкве. Пісаў іконы, распісваў сцены.

Што адбывалася з ім у гэты час? У якога бога ён верыў? Працаваў неверагодна многа, не выходзячы тыднямі са свайго маленькага майстэрні. Неяк

«...На мой погляд, Ісачоў — мастак — № 1... Такой сілы самавыяўлення я не бачыла яшчэ ні ў аднаго сучаснага мастака».

«...Ажыятаж вакол імя чалавека — сапраўдная спекуляцыя, больш нічога. Няма тут мастацтва, няма нават элементарнай жывапіснай і малявальнай граматыкі».

«Ён — наш кумір».

«Вельмі шкада, што маючы такі талент, своеасабліваю тэхніку пісьма выкарыстаў толькі затым, каб паказаць дэманізм і тое, што прывядзе ў некля. Шкада, што мастак так і не зразумеў Хрыстовай любові, ціхмянасці, пакоры».

«...Ісачоў падаваў надзею — ні больш, ні менш...»

«Гледзячы на работы Ісачова, думаецца — як далёка яшчэ чалавецтва ад дасканаласці».

«Аўтар насумненна мог бы стаць мастаком значным. Магчыма, проста не паспеў...»

Якое ж меркаванне спецыялістаў? — За рэдкімі выключэннямі творы Ісачова — гэта папяровыя кветкі, прыпраўленыя парфумерый кічка, — лічыць мастацтвазнавец А. Дабравольскі. — Высакамерны дылетантызм, фарсаж фізіялогіі, пашлаватасць фарбаў, натурны, эгаізм рэчаў густа замешаны на міфалагічнай «экзотыцы». Але скрозь усю пачварнасць прабіваецца крык душы аб спрадвечных каштоўнасцях жыцця, боль і пакуты чалавечага сэрца.

— Мне здаецца, — кажа народны мастак СССР, акадэмік Акадэміі мастацтваў СССР М. Савіцкі, — што выстаўка Ісачова вельмі карысная ў тым сэнсе, што яна нарадзіла гарачыя спрэчкі, узбудзіла, я б сказаў, жывы інтарэс да мастацтва. Я ведаю, што яе наведвалі некалькі дзесяткаў тысяч ча-

лаvek. Аднак тыя ж самыя людзі зусім праігнаравалі выстаўку першакурсніка нашага Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута Уладзіміра Шаркова, якая праходзіла адначасова і дэманстравалася побач, у Доме мастацтваў. Таму поспех і папулярнасць выстаўкі Ісачова ў гледача я тлумачу не нейкімі асаблівымі мастацкімі вартасцямі работ, але і скандальнай славай мастака, пікантнымі сюжэтамі, выбарам герояў, адлюстраванне якіх доўгі час лічылася ў нас ледзь не крамолай, яго непрыкрытым жадааннем дагадзіць публіцы, падладзіцца пад яе густ.

Цяпер пра іншае. Выстаўка Ісачова паставіла шмат пытанняў, прымусліла многіх задумацца аб прызначэнні мастацтва. Спрадвеку яго мэтай было — адвесці чалавека ад зла, натхніць яго. Гэтага я не бачу на нашумелай выстаўцы. Яго работы — гэта эклектыка паводле класікі. Выкананы карціны самымі простымі натуралістычнымі прыёмамі і ніяк не могуць прэтэндаваць на тое, каб іх лічылі нейкім адкрыццём.

Незадоўга да смерці Ісачова ў 1987 годзе А. Дабравольскі, як прадстаўнік Саюза мастакоў БССР, ездзіў у Рэчыцу, дзе тады была наладжана першая выстаўка Аляксандра. Тады ж Аляксандр Ісачоў атрымаў прапанову Саюза мастакоў выставіцца ў вялікай экспазіцыі рэспубліканскай выстаўкі разам з прадстаўнікамі розных беларускіх нефармальных мастацкіх аб'яднанняў. Але лёс расставіў свае акцэнтны. А час не вернецца назад.

Сапраўды вельмі шкада, калі з жыцця адыходзіць чалавек, які мог стаць значным мастаком, мог сказаць сваё слова пра час, у які жыў, пра сваё пакаленне, пра зямлю, на якой нарадзіўся і якую, несумненна, любіў. Але думаецца, што ў гэтай трагедыі мастака вінаваты не папулярныя сёння бюракраты, на якіх мы часта спісваем свае ўласныя грахі, а перш за ўсё ён сам. Свядома ці не Аляксандр як бы ізаляваў сябе ад грамадства, пакрыўджаны, выракаўся яго, наглуха закрыўся — быццам шоры навесіў на вочы — ад усяго, чым жывуць яго сучаснікі. Уласны эгаізм і пагарда да людзей штурхнулі яго на шлях, які завёў у тупік, у духоўнае рабства. Вядома, не без дапамогі розных міхайлавых.

Засталіся раскіданыя на свеце сотні жывапісных карцін Ісачова. Яны нямыя сведкі яго таленту і бездапаможнасці, сілы і слабасці. На кінастудыі «Беларусьфільм» вось-вось будзе падрыхтаваны дакументальны фільм пра рэчыцкага мастака.

«Пры ўсіх выдатках асабістага індывідуалізму, як чалавек яўна таленавіты і моцны, Ісачоў прынёс у наш мастацкі лексікон тое, чаго дагэтуль у беларускім мастацтве не з'яўлялася, — хачу я заключыць гэтыя нататкі словамі мастацтвазнаўцы А. Дабравольскага. — Сёння, калі мы так заклапочаны адраджэннем гістарызму духоўнай культуры, нацыянальнай беларускай свядомасці не ідзе далей за язычніцкія абрады Купалля ці Гуканья вясны. Але ж хрысціянства прынесла на нашу зямлю ў рэлігійнай абалонцы сусветную культуру... У тым і трагедыя Аляксандра Ісачова, што ён паставіў сабе задачу Вялікую як асоба моцная. Але ж сродкі для яе вырашэння, інструментарый, які далі яму жыццё і лёс, не дазволілі вырашыць гэту задачу».

Таццяна АНТОНАВА.

НА ЗДЫМКАХ: А. ІСАЧОУ. «Аўтапартрэт»; чарга на выстаўку мастака ў Палацы культуры прафсаюзаў у Мінску. Фота С. КРЫЦКАГА.




на выстаўку яго твораў, арганізаваную на прыватнай кватэры, прыехалі прадстаўнікі Гомельскага абласнога аддзялення Саюза мастакоў БССР. Ацаніўшы яе неадназначна, яны тым не менш рэкамендавалі наладзіць у горадзе публічную выстаўку Ісачова, што неўзабаве і было зроблена.


Паглядзець гэту выстаўку амаль такой, як яна дэманстравалася ў Рэчыцы, змаглі сёлета і мінчане.

...У невялікай зале Палаца культуры прафсаюзаў былі прадстаўлены 32 жывапісныя карціны і 15 малюнкаў Ісачова. Аднак гэта не складае і дзесятай часткі зробленага ім.

Я ўважліва ўзіраюся ў рысы твару маладога чалавека на «Аўтапартрэце». На ім — пячатка душэўных і фізічных пакут, нейкай прыгнечанасці; расчараванасць, адчужанасць і нават крыўда. Уражанне ад аўтапартрэта ўзмацняецца дзіўным адзеннем, у якое Ісачоў «апрагнуў» сябе: рыцарскія даспехі ці рымскія латы? Кім уяўляў сябе гэты юнак на сцэне жыцця? Акцёр? Праерак? Верным і бескарыслывым рыцарам мастацтва?..

Побач з «Аўтапартрэтам» дзесяткі іншых герояў, створаных Ісачовым: міфалагічная Персяфона, Дрыяда, Апалон, біблейскія Хрыстос, Маісей... Знакі, сімвалы, бляск дарагога адзення, экзатычныя плады і кветкі, кроў і змяя, аголенае жаночае цела і сарка-





«Хвала — «Сюзор'е!», «Спасибо — «Сюзор'е!», такія воклічы гучалі пасля кожнага з пяці канцэртаў, якія даў самадзейны ансамбль песні і танца з Брэста ў гарадах Сербіі і Босніі, у час знаходжання на югаслаўскай зямлі. У Лозніцы, Тышане, Мілічах, Зворніку, Србніцы і раней былі знаёмыя з беларускім фальклорам. Апошнія гады прафсаюзныя арганізацыі гэтых гарадоў, а таксама клуб імя вядомага югаслаўскага асветніка Вука Караджыча падтрымліваюць самыя цесныя кантакты з прафсаюзнымі арганізацыямі Брэсцкай вобласці. У Югаславіі ўжо двойчы пабываў народны ансамбль песні і танца «Брастчанка» і дэлегацыі прафсаюзных работнікаў горада. «Сюзор'е» прывезла сябрам вянок беларускіх, рускіх, украінскіх песень і вясёлых народных танцаў. НА ЗДЫМКАХ: ансамбль «Сюзор'е» выступае ў спартыўным комплексе горада Лозніца; брастчане наведалі сядзібу-музей вядомага югаслаўскага асветніка Вука Караджыча; пасябралі салістка танцавальнай групы ансамбля «Сюзор'е» Святлана СУПРУНОВІЧ (злева) і салістка ансамбля імя Вука Караджыча з горада Лозніца Вераца ТОМІЧ. Фота Э. КАБЯКА.

КУПАЛАЎСКІЯ ЧЫТАННІ

У мінскім ДOME літаратуры прайшлі купалаўскія чытанні, прысвечаныя 106-й гадавіне з дня нараджэння песняра і 80-годдзю яго першага паэтычнага зборніка «Жалейка», у якіх прынялі ўдзел крытыкі, навукоўцы, выкладчыкі ўніверсітэтаў, музейныя супрацоўнікі з Прыбалтыкі, Сярэдняй Азіі, Украіны, Урала, Беларусі.

Адкрыў чытанні сакратар праўлення СП БССР В. Зуёнак. Уступнае слова сказала дырэктар Літаратурнага музея Я. Купалы Ж. Дакцюнас.

«Нацыянальная духоўная традыцыя і Янка Купала» — тема выступлення доктара філасофскіх навук А. Майхровіча. Вучоны з Таджыкістана, загадчык аддзела Інстытута мовы і літаратуры АН ТССР Х. Шадзікулаў сваё паведамленне прысвяціў купалаўскай «Жалейцы» і творчасці класіка таджыксай савецкай літаратуры А. Лухці.

Зварнула ўвагу выступлення кандыдата філалагічных навук з Уральскага дзяржаўнага ўніверсітэта Т. Снегіровай: «Да пытання аб жанравай тыпалогіі лірыкі Янкі Купалы». Дарэчы, трэба адзначыць, што сувязі ўніверсітэта з купалаўскім музеем сталі традыцыйнымі. Штогод студэнты з Урала прыязджаюць на навуковую практыку ў музей.

«Янка Купала ў Латвіі» — так назвала сваё выступлення кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовы і літаратуры АН Латвійскай ССР М. Абала.

«Аб задачах сучаснага купалазнаўства ў святле перабудовы» — тема даклада доктара філалагічных навук, загадчыка кафедры БДУ імя У. І. Леніна А. Лойкі. Зацікавіла прысутных выступлення доктара юрыдычных навук В. Круталевіча — «Публіцыстыка Янкі Купалы 1919—1920 гг.».

Усяго выступілі амаль 30 прамовцаў. У прыватнасці, былі заслуханы паведамленні кандыдата філалагічных навук В. Рагойшы, загадчыка аддзела Музея літаратуры Літвы В. Русецкайтэ, загадчыка творчых секцый Саюза мастакоў БССР В. Крэпка і іншых.

Удзельнікі чытанняў наведалі Літаратурны музей Янкі Купалы, пазнаёміліся з літаратурна-мастацкай выстаўкай «Купалава кніга», пабывалі на радзіме паэта ў Вязынцы.

С. МАЙХРОВІЧ.

НОВАЯ ВЕРСИЯ «ФЯДОТА»

Актуальнасць тэмы і яркая метафарычнасць казкі Л. Філатава «Пра Фядота — стральца, удалога малайца» прыцягнулі ўвагу Дзяржаўнага тэатра лялек БССР, на сцэне якога створаны аднайменны спектакль. Гэта першая работа «для дарослых» рэжысёра і акцёра Юрыя Сарычова, які паставіў у тэатры «Церам-церамок» С. Маршак і «Казку пра Хлапчыша-Кібальчыша» А. Гайдара.

Аформіла спектакль маскоўская мастачка А. Ганюдская. Яе лялькі і сцэнаграфія «Дзеда і Жоравы» В. Вольскага атрымалі высокую ацэнку на фестывалях тэатраў лялек як у нашай краіне, так і за рубяжом.

Казку-прытчу па матывах рускага фальклору (жанр спектакля) у выкананні аднаго акцёра кожны па-свойму разыграюць заслужаны артыст БССР У. Уласаў, А. Сцепанюк, В. Ясаў, Н. ЗЛАТКОУСКАЯ.

ГУТАРКА З КАМПЕТЭНТНЫМ СУБ'ЯСЕДНІКАМ

БОЛЬШ СВАБОДЫ І САМАСТОЙНАСЦІ

Што новага сёння ў савецкім кнігавыданні? Якія праблемы і задачы перад ім стаць і як яны вырашаюцца? На гэтыя і іншыя пытанні карэспандэнта Агенцтва друку Навіны адказвае намеснік старшыні Дзяржкамвыда СССР Васіль СЛАСЦЯНЕНКА.

— 220 выдавецтваў Савецкай краіны выпускаюць штогод да 84 тысяч назваў кніг і брашур агульным тыражом 2,7 мільярда экзэмпляраў, — гаворыць Васіль Сласцяненка. — Пры гэтым на долю мастацкай і дзіцячай кнігі прыпадае прыкладна 55 працэнтаў агульнага тыражу; каля 25 працэнтаў — гэта падручнікі; астатняе — грамадска-палітычная, навукова-тэхнічная літаратура, іншыя віды выданняў.

Выпуск літаратуры пастаянна расце, і тым не менш мы па-ранейшаму сутыкаемся з вострай праблемай незадаволенасці попыту пакупнікоў на кнігі — праблемай кніжнага дэфіцыту, ці, як іншы раз гавораць, «кніжнага голаду». Рашэнне мы бачым перш за ўсё ў дасканаласці планавання выпуску і распаўсюджвання кнігі. Гэтаму, у прыватнасці, павінна садзейнічаць большая свабода і самастойнасць у дзейнасці выдавецтваў, больш глыбокае вывучэнне запытаных і інтарэсаў розных чытацкіх колаў. Канкрэтныя крокі ў гэтых напрамках ужо робяцца.

— Якія ж іменна!
— Ужо сёння рэалізуецца праграма выпуску літаратуры павышанага попыту, складзена на заяўках чытачоў і рэалізаваная на 1988—90 гады. Па гэтай праграме мы будзем выпускаць штогод масавымі тыражамі (500—700 тысяч экзэмпляраў) даведачна-энцыклапедычную літаратуру, кнігі для дзяцей, розныя дапаможнікі, ваенна-гістарычныя мемуары. Што тычыцца мастацкай лі-

таратуры, то тут, напрыклад, другі год ажыццяўляецца безлімітная падпіска на «залаты фонд» рускай і савецкай класікі. Вялікім для сусветнай практыкі тыражом 10,6 мільёнаў экзэмпляраў быў выдадзены трохтомнік Пушкіна. Збор твораў Маякоўскага сабраў падпіску ў 6 мільёнаў экзэмпляраў. Сёлета выходзіць двухтомнік Лермантава. Далей пойдзе Дастаеўскі, Леў Талстой, Чэхаў, Горкі, Ясенін і іншыя.

Назіраецца значны рост тыражоў літаратурных часопісаў. Так, у «Нового мира» і «Дружбы народов» яны выраслі адпаведна з 490 і 150 тысяч экзэмпляраў летась да 1130 і 800 тысяч экзэмпляраў сёлета. У 1988 годзе мяркуецца адкрыць больш 20 новых часопісаў.

Нарэшце, грунтуючыся на думцы і інтарэсах чытачоў, па выніках кожнага года мы будзем вызначаць найбольш папулярныя сучасныя мастацкія творы і перавыдаваць іх вялікімі тыражамі — да 500 тысяч экзэмпляраў.

— Ці ёсць якія-небудзь змяненні ў правах аўтараў?

— Так, і звязаны яны з працэсам далейшай дэмакратызацыі ўсёй кнігавыдавецкай палітыкі. Сёння выдавецтвы маюць права адмовіцца ад абавязковага рэцэнзавання рукапісаў аўтараў. Асобныя работы, якія змяшчаюць дыскусійныя палажэнні, арыгінальныя, нестандартныя пункты гледжання, будуць выпускацца ў аўтарскай рэдакцыі. Акрамя таго, у нас упершыню ўводзіцца практыка выдання кніг за кошт сродкаў аўтараў. Аўтару прадастаўляецца права самастойна ці на камісійных пачатках праз кнігагандлёвую сетку рэалізоўваць свае кнігі, ён будзе мець права ўласнасці на тыраж. Мяркуецца, што тыражы кніг, выпушчаных за кошт сродкаў аўтара, будуць мець як бы пробны характар, а ў выпадку

грамадскага прызнання ці масавага попыту яны будуць перавыдавацца з выплатай аўтару ганарара на агульных падставах.

— А як ідуць справы ў галіне паліграфічных магчымасцей і забеспячэння паперай?

— Гэта, бадай, наша самая сур'ёзная праблема. Зразумела, што развіццё кнігавыдавецкай справы немагчыма сёння ў адрыве ад навукова-тэхнічнага прагрэсу. І арыенціры ясныя — гэта лазерны набор, гібкая аўтаматызаваная сістэма вытворчасці кнігі, скорасныя шматфарбавыя аўтаматызаваныя друкарскія машыны, пачотныя лініі. Але нам трэба будзе пераадолець адсталасць нашай паліграфічнай базы. Доўгі час у паліграфію не накіроўвалася дастатковая колькасць сродкаў. Прынятыя цяпер урадавы рашэнні павінны забяспечыць істотны зрух у гэтай справе. Так, аб'ём укладанняў у галіну на 1986—90 гады на 70 працэнтаў перавышае суму мінулай пяцігодкі. Важнейшы ўпор робіцца на тэхнічнае пераўзбраенне. К канцу цяперашняга пяцігадовага тэрміна намечана перайсці пераважна на фотанасбор і афсетны друк, значна павысіць вырак кніг на аўтаматызаваных лініях.

— Савецкі Саюз па праву лічыцца адной з буйнейшых кнігавыдавецкіх дзяржаў. Як ён удзельнічае ў сістэме міжнароднага кнігаабмену?

— Наша супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі пастаянна расшыраецца. Асабліва гэта стала прыкметна пасля таго, як з 1 студзеня 1987 года Дзяржкамвыда СССР у ліку іншых міністэрстваў і ведамстваў краіны было прадастаўлена права самастойнага ажыццяўлення экспартна-імпартных аперацый.

Можна адзначыць два асноўныя напрамкі нашага ўдзелу ў

сістэме міжнароднага кнігаабмену. Па-першае, гэта развіццё двухбаковых кантактаў на падставе доўгатэрміновых пагадненняў, якія прадугледжваюць узаемнае прадастаўленне правоў на выданне літаратурных твораў, продаж гатовых тыражоў, падрыхтоўку і выпуск сумесных выданняў, ажыццяўленне перакладаў. Па колькасці выданняў перакладной літаратуры наша краіна трывала займае адно з вядучых месцаў у свеце. У нас штогод перакладаецца больш за 2 тысячы твораў замежных аўтараў тыражом каля 200 мільёнаў экзэмпляраў. Здарэецца нават так, што той ці іншы пісьменнік у нашай краіне аказваецца больш вядомым, чым у сябе на радзіме. Апошнім часам актыўна ствараюцца сумесныя выдавецкія прадпрыемствы. Прыкладамі тут могуць служыць нашы сувязі з калегамі з Балгарыі, Польшчы, Югаславіі, Фінляндыі, ФРГ.

Другі напрамак супрацоўніцтва — гэта ўдзел у міжнародных форумах. Прычым мы не толькі ўдзельнічаем у розных міжнародных і рэгіянальных кніжных выстаўках і кірмашах, але і раз у два гады з'яўляемся арганізатарамі аднаго з буйнейшых падобных форумаў — Маскоўскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу. Летась гэты кірмаш прайшоў ужо шосты раз, у яго рабоце прынялі ўдзел 3378 выдавецтваў, фірм і арганізацый з 97 краін, а таксама 16 міжнародных і 2 нацыянальных арганізацый. Савецкія кнігавыдаўцы атрымалі заказы ад замежных фірм на пастаўку амаль 45 мільёнаў экзэмпляраў кніг. Было падпісана 6056 экспартна-імпартных дагавораў, што амаль у два разы больш, чым у 1985 годзе.

Гутарку запісаў Аляксандр ЛОГІНАЎ.



У Мінску на стадыёне «Дынама» адбылася выстаўка службовых сабак. Сваіх гадаванцаў прадстаўлялі на ёй клубы сабакаводства з розных гарадоў рэспублікі. Шматлікія гледачы з задавальненнем паглядзелі паказальныя выступленні чацвераногіх сяброў, міні-спарбніцтвы па пераадоленню палацы перашкод.

НА ЗДЫМКАХ: сябры; на выстаўцы.

Фота У. СІДАРОВІЧА.



таксама ўваходзіць у дзесятку мацнейшых.

Вялікая група беларускіх гандбалістаў удзельнічала ў міжнародных спаборніцтвах.

Перамогай зборнай СССР завяршыўся ў Бялградзе буйны турнір на «Кубак Югаславіі». У заключным матчы нашы спартсмены нанеслі паражэнне гаспадарам з лікам 26:23. Самым рэзультатыўным у гэтай гульні аказаўся мінчанін Канстанцін Шаравараў. Ён закінуў у вароты сапернікаў шэсць мячоў.

А ў Вільнюсе гандбалісткі мінскага БПІ сустрэліся ў таварыскім матчы з чэмпіёнкамі ГДР клубам «Форвертс» і дамагліся перамогі — 22:21.

Перад алімпійскім Гульніямі ў Сеуле значна абнавіўся састаў зборнай Савецкага Саюза па мастацкай гімнастыцы. І нашым спартсменкам прыйшлося адразу вытрымаць сур'ёзныя выпрабаванні. Яны прынялі ўдзел у першынстве Еўропы, якое завяршылася ў Хельсінкі.

Марына Лобач з Мінска стала ўладальніцай дзвюх вышэйшых узнагарод за кампазіцыю са скакалкай і са стужкай.

Нямала перамог атрымалі

беларускія спартсмены і на ўсесаюзных першынствах і турнірах. Назавём толькі некаторыя з іх.

Зоя Садоўская тройчы была сярэбраным прызёрам чэмпіянатаў СССР па міжнародных шашках. І вось новы поспех. Нядаўна ў Благавешчанску яна нарэшце заваявала чэмпіёнскі тытул.

На прайшоўшых у Сочы ўсесаюзных спаборніцтвах па лёгкай атлетыцы «Кубак сезону-88» на прызы газеты «Правда» ўпэўненыя перамогі атрымалі Эліна Зверава (кіданне дыска), Аляксандр Васільеў (бег на 400 метраў з бар'ерамі), Таццяна Грэбньчук (бег на 800 метраў), Аляксандр Каваленка (трайны скачок) і Наталія Ермаловіч (кіданне кап'я).

Сваю першую перамогу атрымала і брастаўчанка Ірына Важэніна. На розыгрышы Кубка СССР па велатрэку яна была мацнейшай у індывідуальнай гонцы праследавання на тры кіламетры.

Усе гэтыя спаборніцтвы падкрэсліваюць, што беларускія спартсмены паспяхова вядуць барацьбу за права паехаць у Сеул на XXIV Алімпійскія гульні.

МАЗАІКІ СА СЛАВУТАГА САБОРА

Нечаканым, дзіўным стаў для мяне той факт, што ў Баранавічах захоўваецца выдатнае адлюстраванне славутага рускага архітэктара Лявонція Бенуа — дзеда (па маці) амерыканскага пісьменніка Пітэра Усцінава.

Сцены Нова-Пакроўскага сабора ў Баранавічах упрыгожваюць мазайкі, выкананыя ў 1902—1911 гадах у пецябургскай майстэрні В. Фралова па арыгіналах В. Васняцова, М. Кошалева, М. Бруні, В. Думітрашкі. Але спецыяльна для сабора ў Баранавічах мастакі нічога не стваралі — яны працавалі над афармленнем некалі вядомага праваслаўнага сабора Аляксандра Неўскага ў Варшаве. Створаны па праекце Л. Бенуа, гэты сабор праіснаваў усяго некалькі год: ён пачаў дзейнічаць у 1912 годзе і быў разбураны дашчэнту к 1926. Мазайкі былі разабраны, перавезены на ўсходнюю ўкраіну тагачаснай Польшчы — у Баранавічы, і часткова адноўлены на сценах пабудаванага ў 1924—1931 гадах Нова-Пакроўскага сабора.

У тымпане франтона паўночнага порціка — мазайка па кардону М. Кошалева «Збавіцель з данатарам». Па традыцыі, што ідзе ад сярэднявекі, на ёй паказаны свецкі чалавек — аўтар архітэктурнага праекта. У яго далонях мадэль Варшаўскага сабора, якую ён працягвае Ісусу Хрысту, а той вячае галаву дарыцеля залатой, усыпанай каштоўнымі камянямі каронай. Так паказалі сучаснікі, што дзейнасць Лявонція Бенуа заслугоўвае самай высокай узнагароды.

Нядоўга пражыў стваральнік храма пасля гібелі Варшаўскага сабора: ён памёр у 1928 годзе, будучы прафесарам Акадэміі мастацтваў. Яму, былому архітэктару імператарскага двара, аўтару многіх архітэктурных праектаў адміністрацыйных і грамадзянскіх будынкаў, педагогу, які выхаваў шмат славуных архітэктараў дарэвалюцыйнай і Савецкай Расіі, Савецкі ўрад аднаму з першых

прысвоіў у 1927 годзе званне заслужанага архітэктара РСФСР.

Л. Бенуа ўспамінаем мы перад узведзенымі па яго праектах будынкамі Масквы і Ленінграда, перад славытым саборам у Гусь-Хрустальным, Уладзімірскім саборам у Кіеве. Гэта імя носіць «Мадонна Бенуа» — адна з мадонн Леанарда да Вінчы, палатно якога — уласнасць сям'і — Л. Бенуа пасля Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі перадаў Эрмітажам...

У адным з лістападаўскіх нумароў «Недзель» за 1986 год Пітэр Усцінаў у фрагменце з рамана «Паважаны Я», з віртуознай іроніяй расказваючы пра свайго продкаў, адзначае мімаходзь, што яго маці была малодшай дачкой пецябургскага архітэктара Луі Бенуа. Ці не той гэты архітэктар, чыё адлюстраванне на мазайцы сабора ў Баранавічах? Але Лявонція Мікалаевіча ніколі не называлі «Луі», так звалі аднаго з яго сваякоў...

Адказ — у кнізе «Мае ўспаміны», напісанай Аляксандрам Бенуа, кіраўніком вядомага аб'яднання «Свет мастацтва». Расказваючы пра лёс свайго малодшага брата Лявонція Бенуа, ён піша, што апошнія гады жыцця былі вельмі цяжкімі для архітэктара. Разбуралася многае з таго, што ён ствараў, дзеля чаго жыў. Трое яго дзяцей пакінулі Расію. Яго малодшая дачка Надзея выйшла замуж за маладога чалавека, прозвішча якога Усцінаў, стала вядомай у мастацкім асяродку ў Англіі. Іх адзіны сын, працягвае аўтар, цяпер вядомы акцёр і пісьменнік Пітэр Усцінаў.

Так мазайкі, якія ўпрыгожваюць Нова-Пакроўскі сабор у беларускім горадзе Баранавічы, аказаліся звязанымі з выдатнымі майстрамі мінулага і сучаснасці.

Ларыса ЭТЭНКА.

НА ЗДЫМКУ: М. КОШАЛЕУ, «Збавіцель з данатарам». У вобразе данатара — архітэктар Лявонція БЕНУА.



РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ

НАШ АДРАС:

МІНСК-ГСП, ЛЕНІНСКІ ПРАСПЕКТ, 44.
ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80, 33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня
выдавецтва ЦК КП Беларусі.
Зак. 933

ВАС

ШУКАЮЦЬ
І ЧАКАЮЦЬ

СВАЯКІ

З просьбай дапамагчы адшукаць брата ў рэдакцыю звярнуўся Зімініцкі Уладзіслаў Антонавіч.

ЗІМНІЦКІ Ян Антонавіч нарадзіўся ў 1916 годзе ў вёсцы Мілашэвічы Гродзен-

скай вобласці. У час вайны служыў у польскай арміі. Пасля вайны ён нейкі час жыў у Англіі, затым пераехаў у Аргенціну ў горад Буэнас-Айрэс. Некалькі разоў ад яго прыходзілі пісьмы,

але потым сувязь з роднымі спынілася. Просьба да ўсіх, каму што-небудзь вядома аб лёсе Зімініцкага Яна Антонавіча, паведаміць аб гэтым у рэдакцыю альбо непасрэдна брату.

Яго адрас: 231807. БССР, Гродзенская вобласць, Слоніміцкі р-н, вёска Мыслава. Зімініцкі Уладзіслаў Антонавіч.